



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

11 САКАВІКА 2015 г. СЕРАДА № 46 (27904) Кошт 1800 рублёў

СТАР.Б

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Як зрабіць тэрыторыю прыгожай?



Паспець прыватызаваць жыллё...



Атрымаць прыбытак і не нашкодзіць

М С М С

СУПРАЦОЎНІЦТВА ПА ЎСІХ НАПРАМКАХ

готова развіваць наша краіна з Азербайджанам

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з першым намеснікам прэм'ер-міністра Азербайджана Ягубам Эюбавым, паведамляе БЕЛТА.



Фота БЕЛТА

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што Беларусь і Азербайджан заўсёды паспяхова вырашалі існуючыя праблемныя пытанні. «У нас з Азербайджанам, нягледзячы на ўсе цяжкасці, як рэдка з якой краінай, па мінулым годзе нават таваразварот павялічыўся. Нам вельмі выгадны гандаль з Азербайджанам», — сказаў беларускі лідар.

«І калі мы яшчэ разважаем па асобных дзяржавах, ісці туды, не ісці са сваёй вытворчасцю, то з Азербайджанам гэтага няма — мы гатовы ствараць там свае вытворчасці, гатовы прымаць вашы інвестыцыі тут, гарантыі — абсалютныя», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.

Ён нагадаў, што ў Азербайджане дзейнічаюць сумесныя вытворчасці па выпуску беларускіх трактароў, грузавых аўтамабіляў, ліфтаў і іншых. Аляксандр Лукашэнка з задавальненнем заўважыў, што па некаторых напрамках лакалізацыя вытворчасцяў ужо дасягнула амаль палавіны. Ён падкрэсліў, што наступным крокам з'яўляецца выхад з сумеснай прадукцыі ў тэрыторыю, у рэгіён Каўказа.

Аляксандр Лукашэнка таксама падзякаваў азербайджанскаму боку за падтрымку. «Вы заўсёды ішлі нам на сустрэчу, заўсёды нас падтрымлівалі, мы гэтак жа будзем ставіцца да нашых братоў-азербайджанцаў», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

У сваю чаргу Ягуб Эюбаў перадаў кіраўніку беларускай дзяржавы прывітанне ад Прэзідэнта Азербайджана Ільхаму Аліева і выказаў словы ўдзячнасці за адносіны і падтрымку, што аказваецца, «не толькі эканамічную, гандлёвую, але і палітычную, брацкую, дружэлюбную і суседскую».

ЁСЦЬ КУДЫ ІСЦІ

Існуе яшчэ шмат напрамкаў, па якіх наша краіна і Курская вобласць могуць у разы павялічыць выніковасць сумеснай работы. Гэта адзначыў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, сустракаючыся з губернатарам Курскай вобласці Расійскай Федэрацыі Аляксандрам Міхайлавым, паведамляе БЕЛТА.

Падчас сустрэчы Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што Беларусь ніколі не хіравала перад Расіяй, заўсёды адкрыта і сумленна ішла на супрацоўніцтва. «Мы родныя браты, нам Богам наканавана быць у гэтай дружбе і будаваць такім чынам нашы інтэграцыйныя адносіны, — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы. — Мы ніколі не хіравалі перад расіянамі. Калі ўжо ішлі на саюз, заканавацічы, эканамічны, то рабілі гэта адкрыта, сумленна».

На думку беларускага лідара, у сваёй частцы мікрэгіянальнае супрацоўніцтва выратавала адносіны паміж Расіяй і Беларуссю.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што пры няпростай эканамічнай абстаноўцы ў мінулым годзе ўзаемны таваразварот нашай краіны з Курскай вобласцю вырас больш як на 10 працэнтаў у параўнанні з 2013 годам і дасягнуў \$250 млн.

Паводле слоў Прэзідэнта, у ім прысутнічае ўвесь спектр прадукцыі, якой карыстаецца насельніцтва і жыве вытворчасць. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка зазначыў, што ў Беларусі і Курскай вобласці існуе яшчэ вельмі шмат напрамкаў, дзе бакі могуць задзейнічаць сілы, каб у разы павялічыць выніковасць сумеснай работы. «Наш дыялог з кіраўніцтвам Курскай вобласці — адзін з найбольш актыўных і плённых», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

У сваю чаргу Аляксандр Міхайлаў таксама выказаў упэўненасць, што дынаміка двухбаковага гандлю павінна атрымаць развіццё. Учора губернатар Курскай вобласці і прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў падпісалі План мерапрыемстваў на 2015-2016 гады да пагаднення паміж урадам Беларусі і Адміністрацыяй Курскай вобласці аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве ад 25 студзеня 2002 года.

Зямля кліча



Фота БЕЛТА

Сёлетні сакавік надзвычай цёплы нават для самай паўднёвай у краіне Гомельшчыны. Але з гэтай прыроднай неспадзяванкі селянам дзівіцца няма калі — зямля чакаць не будзе. Падрыхтаваць глебу, унесці ўгнаенні, а там, глядзіш, і сець час. Механізатары агракамбіната «Холмеч» Рэчыцкага раёна Сяргей ЯКУТОВІЧ, Васіль МУРАШЭВІЧ і Якаў СВІРЫДЗЕНКА ўжо распачалі веснавыя палявыя работы.

Зберагчы і захаваць СКАРБЫ З СЭРЦА КРАІНЫ

Як прызваць да адказнасці чорных капальнікаў?..

Адно небяспечнае і незаконнае хобі набыло ў нашай краіне надзвычай шырокі размах. Людзі, якія займаюцца ім, лічаць, што ўласны металадэтэктар дае выключнае права прысвойваць тое, што належыць усяму грамадству. Яны разбураюць могільнікі і старажытныя курганы. Яны бессаромна раскопаюць валы старажытных замкаў, падымаюць зямлю на месцы слаўных бабў, шчодро палітую крывёю продкаў, усыпаную іх узнагародамі і зброяй... Яны пазбываюць нашых дзяцей магчымасці дасканала вывучыць сваё мінулае, бо яго матэрыяльныя сведчанні — шматлікія артэфакты — спакойна прадаюць за мяжу. Не выключана, што хтосьці з іх зараз чытае гэты матэрыял, бо... колькасць чорных капальнікаў у нашай краіне ідзе на сотні, калі не на тысячы. Ці не пара задумацца?.. І калі не дапамагае сумленне і ўласная сістэма каштоўнасцяў, то прымусяць спыніцца можа толькі закон.

На «круглым stole» ў «Звяздзе» праблему беспакаранасці чорных капальнікаў, маральны бок іх спраў абмяркоўвалі член Савета рэспублікі Нацыянальнага сходу, загадчыца кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Аркадзя Куляшова Ігар МАРЗАЛЮК, дэпутат Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па адукацыі, культуры і навуцы Наталія КУЧЫНСКАЯ, начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Беларусі Ігар ЧАРНЯЎСКІ, намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вадзім ЛАКІЗА, загадчыца цэнтра гісторыі



Фота Аляксандра ШАБЕЎКА

даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вольга ЛЯЎКО, кіраўнік дайвінг-клуба «Марскі пегас» Андрэй ЛІХАЧОУ, краязнавец Іван ЯРАШЭВІЧ, а таксама начальнік аддзела па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных спраў Аляксандр БАРАДОЎСКІ. СТАР.Б

ІНФЛЯЦЫЯ ЗАПАВОЛІЛАСЯ

Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэта, інфляцыя ў Беларусі за люты склала 1,7%. Індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў лютым 2015 года ў параўнанні са снежнем 2014-га склаў 104,1%.

Базавы індэкс спажывецкіх цэн, што выключыла змяненне цэн на асобныя тавары і паслугі, на якія ўплываюць фактары адміністрацыйнага і сезоннага характару, у лютым у параўнанні са студзенем склаў 101%, са снежнем 2014-га — 102,8%. Харчовыя тавары ў лютым падаралі на 2,3% у параўнанні са студзенем гэтага года, нехарчовыя — на 0,7%. Цэны і тарыфы на платныя паслугі ў лютым выраслі на 2%. У параўнанні з лютым 2014 года, у лютым бягучага харчовыя тавары падаралі на 18,3%, прадукты харчавання — на 19%. Найбольшы цана за год (ад лютага да лютага) вырасла на садавіну — на 35%, за месяц — на 17,2%, рыба і морапрадукты падаралі на 28,4%, за месяц — на 9,5%, мяса і птушка падаралі на 26,7%, за месяц паданелі на 1,3%. Нехарчовыя тавары падаралі на 19,3% у параўнанні з аналагічным перыядам 2014-га падаралі медыкаменты (на 29,4%) і бензін (на 25,8%). Ілья КРЫЖЭВІЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Мінскія дамоўленасці па Украіне выконваюцца


На гэтым фоне няма падстаў казаць аб пашырэнні санкцый у дачыненні да Расіі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Іспаніі Хасэ Мануэль Гарсія-Маргальо па выніках сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым. «Мінскія дамоўленасці выконваюцца, навіны прыходзяць добрыя, адбываецца адвод узбраенняў», — сказаў міністр. — Так што я не прадбачу пашырэння санкцый». «Захаваць або зняць санкцыі залежыць ад таго, выконваюцца або не дамоўленасці па Украіне. Яны (санкцыі) нікому не выгадныя», — падкрэсліў Гарсія-Маргальо.



Фота Аляксандра ШАБЕЎКА

ЗША размесцяць у Літве пяць танкаў Abrams

ЗША адправяць на тэрыторыю Літвы 5 амерыканскіх танкаў Abrams, а таксама 15 бронетранспартэраў Stryker. Пра гэта паведамляе Delfi са спасылкай на мінабароны рэспублікі. Тэхніку плануецца размесціць у горадзе Рукле. «Накіроўваючы на вучоны ў Літву цяжкія ўзбраенні, ЗША дэманструюць цвёрды абавязальнасць садзейнічаць забеспячэнню бяспекі Літвы і Балтыйскіх краін. Гэтая тэхніка дазволіць літоўскаму ваенным вучыцца, трэніравацца і быць гатовымі дзейнічаць заады з саюзніцкімі адзінкамі рознага тыпу: ад пяхотных да танкавых», — растлумачылі ў ведамстве.



У Аргенціне пры сутыкненні двух верталётаў загінулі 10 чалавек

Трагедыя адбылася ў раёне горада Віла Кастэлі ў паўночнай частцы краіны. Верталёты сутыкнуліся на вышыні каля 100 м усяго праз некалькі хвілін пасля ўзлёту. На борце кожнага з іх было па пяць чалавек. Пацверджана гібель васьмі французскіх грамадзян, яшчэ двое загінулыя — гэта мясцовыя пілоты. Пазней у адміністрацыі прэзідэнта Францыі паведалі, што сярод загінулых — 25-гадовая плыўчыца, алімпійская чэмпіёнка 2012 Каміль Мюфа і 28-гадовы баксёр, бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў 2008 года Алексіс Вастэн. Катастрофа адбылася падчас здымкаў дакументальнага фільма. У тэлешоу Dgorred слаўныя людзкія высаджаюць у аддаленых раёнах і потым паказваюць іх спробы здабыць ежу і знайсці прытулак.

ПАДРЯБЯЗНАСЦІ

Міжземнаморская дыета лепш абараняе сэрца ад хвароб, чым трэніроўкі

Як паказала 10-гадовае даследаванне, людзі, якія актыўна спажываюць свежыя садавіну, гародніну, цэльназерныя прадукты, архі, бабовыя, аліўкавы алей, рыбу і віно, на 47% радзей сутыкаюцца з хваробамі сэрца. Улічваліся звесткі ад больш за 2500 грэкаў 18-89 гадоў. Амаль кожны пяты мужчына і 12% жанчын сутыкнуліся з сардэчнай хваробай ці памерлі ад інсульту, ішэмічнай хваробы сэрца і сардэчнага прыступу, які адзначае The Daily Mail. Навукоўцы ацанілі рацыён добраахвотнікаў. Аказалася, увогуле жанчыны ў большай ступені схіляліся да такой дыеты. І гэта давала ім абарону ад дыябету, гіпертаніі, атлусцення, высокага халестэрыну і запаленчых працэсаў. Але Міжземнаморская дыета, на думку вучоных, здольная дапамагчы любому чалавеку, незалежна ад полу і ўзросту.

КОРАТКА

Мінімальная заробатная плата і грашовыя даходы насельніцтва Беларусі за люты гэтага года не індэкскуюцца, паведалі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Беларуская вучоная прадстаўляць на выставе ў Ганове-ры, якая пройдзе з 13 па 17 красавіка гэтага года, 24 новыя інавацыйныя распрацоўкі, паведалі ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Узровень зарэгістраванага беспрацоўя ў Беларусі за люты 2015 года павысіўся на 0,1% і дасягнуў на 1 сакавіка 0,8% да эканамічна актыўнага насельніцтва.

Дзве бронзавыя ўзнагароды заваявалі беларускія стралкі на чэмпіянаце Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброй ў галандскім Арнеме.

Сабекошт адной паездкі ў мінскім метро складае Br7,1 тыс.



Сумесны праект «Звязды» і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях

«ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ» ПАЖАРЫ

Небяспеку тоіць нават тэлевізар у рэжыме чакання

Тэхнічны прагрэс прывёў да імклівага росту колькасці прыбораў, якія спажываюць шмат электрычнасці. Калі 30-40 гадоў таму іх набор часта абмяжоўваўся халадзільнікам, тэлевізарам, лямпачкамі ды прасам, то цяпер у многіх кватэрах ды хатах стаяць камп'ютар (а то і не адзін), пральная машына-аўтамат, электрачайнік, сушылка, некалькі тэлевізараў, пыласос, мікрахвалевая печ... Агульнае ў іх адно: яны спажываюць шмат электрычнасці, асабліва калі працуюць адначасова.

Спіс гэты можна працягваць доўга. Але ж камунікацыі, якія былі пракладзены яшчэ за савецкім часам, не былі разлічаны на такія магчымасці! І першым «званочкам» таго, што закладзенага дзесяцігоддзі таму рэсурсу пачынае не хапаць, становіцца паніжанае свечэнне электрычных лямпачак напальвання. Як жа трэба паводзіць сябе, каб электрычны ток з памочніка не ператварыўся ў збойцу? Пра гэта карэспандэнт «Звязды» пагаварыў са старшым інжынерам упраўлення нагляду і прафілактыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Яўгенам ГОЙШЫКАМ. СТАР.Б



ISSN 1990 - 763X 1 50 4 6 > 9 771990 763008

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2015 года! Падпіска на газету можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі; з дапамогай аплата-даведчанага тэрмінала ІПН «Белпошта»; праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by; у кіёсках «Белсаюздрука»; у паштабёнаў. Падпіска, дарчыні, можа стаць добрым падарункам да свята для вашых родных і блізкіх, для вашых сяброў.

У сталічным інкубатары маладыя людзі становяцца вопытнымі бізнесменамі. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі выязнога пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання.

— Сёння ў краіне працуе 35 маладзёжных парламентаў, у тым ліку і Маладзёжная палата 4 склікання пры Мінскім гарадскім Савете дэпутатаў. І гэты напрамак патрабуе далейшага ўдасканалення, — такую думку неадразова выказвала старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Святлана ГЕРАСІМОВІЧ.

А нядаўна тэма знайшла працяг. Гэта адбылося падчас выязнога пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання. Старшыня абласных і раённых Саветаў дэпутатаў, сенатары, прадстаўнікі Мінгарвыканкама, грамадскіх арганізацый абмеркавалі далейшыя крокі па развіцці інавацыйнага патэнцыялу маладзёж, прыцягненні іх да рэалізацыі праектаў у сацыяльнай, эканамічнай, навуковай сферах, стварэнні бізнес-інкубатараў.

Госці пабывалі на вытворча-турсыцкім камунальным прадпрыемстве «Маладзёжная сацыяльная служба», дзе працуе інкубатар маладзёжых прадпрыемстваў.

Па плошчы інкубатора размешчана больш як 150 прадпрыемстваў, індывідуальных прадпрыемстваў, якія аказваюць юрыдычныя, бухгалтарскія і іншыя паслугі. Генеральны дырэктар КУП Рыма Епур адзначыла высокую выжывальнасць бізнесу — 93%. За 2009—2014 гады з мясцовага бюджэту на развіццё затрачана больш як 16 млрд рублёў. І ўкладанні, як паказвае практыка, апраўдаліся: прадпрыемствы за гэты час залілі дзяржаўныя падаткі і збору ў памеры звыш 26 млрд рублёў. За апошнія два гады значна выраслі паказчыкі дзейнасці рэзідэнтаў інкубатора. Летась, напрыклад, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў і паслуг складала больш за 154 млрд рублёў.

— Для маладзёжных бізнесменаў тут створаны спрыяльныя ўмовы, абсталяваны офісныя памяшканні даюцца ў арэнду па льготных дыферэнцыраваных стаўках, — распавяў дырэктар будаўнічага прадпрыемства «Адвентум груп» Валерый Нафрановіч. — Скажам, у будаўнічай сферы дзейнічае 15 прадпрыемстваў. Адны шуюць спецадзёны, іншыя прапаноўваюць паслугі падсобных рабочых...

Як адзначыла куратар праекта Маргарыта Канапацкая, планаў у маладзёжых людзей шмат. У прыватнасці, 9 мая яны маюць намер арганізаваць паказ свецкіх фільмаў для ветэранаў вайны і пенсіянераў пад адкрытым небам. Мяркуюцца праводзіць і дызайн-суботнікі па прыкладзе Масквы і Санкт-Пецярбурга. Сутнасць іх у тым, што ў двары, скверы, парку збіраюцца жыхары горада і ствараюць арт-аб'ект, які будзе дзейнічаць усё лета.

Дадам, што інкубатар праводзіць семінары для маладзёжых людзей, якія маюць аб'екты сацыяльнай справы, для школьнікаў — экскурсіі ў дзелавыя гульні, а летам у дзіцячы аздараўленчы лагер рэалізуе праект па бізнес-адукацыі «ЭКАНАМІКС».

— Маладзёжныя бізнес-інкубатары вярта стварыць у кожным раёне Беларускай Рэспубліцы.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

БЛІЗКАЯ УЛАДА УВАХОД — ДАЗВОЛЕННЫ

Дзверы ў дэпутата заўсёды адчынены. І не толькі падчас прыёму



Ірына АСТАШКЕВІЧ

Пенсіянер Аляксандр Чарняўскі прыйшоў на прыём да дэпутата Гомельскага гарсавета па Севастопальскай выбарчай акрузе №17 Кацярыны МУРАШКІ з пытаннямі, якія хвалююць жыхароў адной з вуліц у Навабеліцкім раёне Гомеля. Аляксандр Чарняўскі, як і, бадай, палова жыхароў гэтай зарэчнага раёна абласнога цэнтра, жыве ў прыватным сектары. Вуліцы там больш нагадваюць вясковыя, і далёка не паўсюль інфраструктура існуе ў крокавай даступнасці. У прыватнасці, наведвальніку хацелася б някалькі «прыблізіць» бытавыя паслугі.

— Мяне хвалюе добраўпарадкаванне і абслугоўванне жыхароў у тым раёне, дзе я жыву. Побач няма цырульні, аптэчнага кіёска, пункта рамонту абутку і бытавой тэхнікі. Пенсіянераў у нас жыве шмат, ім дабрацца да гэтых паслуг нязручна — дзесці пяць прыпынкаў трэба ехаць на грамадскім транспарце, а гэта і грошы, і час...

Кацярына Мурашка на гэты раз вядзе прыём разам з прадстаўніцамі грамадскіх аб'яднанняў «Белая Русь» і БРСМ. Параішышы, разам прыходзяць да высновы, што трэба накіраваць заплыт у адміністрацыю раёна і праінфармаваць прыватных прадпрыемальнікаў. Магчыма, нехта захоча паставіць у мікрараёне кіёск — пункт прыёму абутку і бытавой тэхнікі. Аналагічныя прапановы ёсць і па аптэчным кіёску.

— Трэба прапанаваць кіраўніку найбліжэйшай крамы па шукаць месца для аптэчнага кіёска. Вядома, пры ўмове, што знойдзецца людзі, якія будуць там працаваць. Выразненне пытання не аднамоментнае і будзе залежаць ад многіх складнікаў, але ж менавіта людзі падказваюць тую праблему, якія сапраўды патрабуюць увагі, — кажа Кацярына Мурашка і дадае: — У Навабеліцкім влікі прыватны сектар, і нават пры наяўнасці сродкаў немагчыма цалкам добраўпарадкаваць усё і адразу. Існуе гарадская праграма па добраўпарадкаванні тэрыторыі, на кожны раён горада выдаткоўваюцца матэрыяльныя сродкі. У залежнасці ад сумы адміністрацыя займаецца вырашэннем гэтых праблем... Увогуле ж у людзей узнікаюць розныя праблемы. У асноўным яны тычацца інфраструктуры, пытанняў ЖКГ, сям'і і дзяцей. Калі пытанне патрабуе больш дэталёвай распрацоўкі, накіроўваю дэпутацкія заплыты ў адміністрацыю Навабеліцкага раёна. Летась да мяне звярталася грамадзянка Цімафеева з вуліцы Урыцкага — наконт ямачнага рамонт. Гэтым жыхарам атрымалася дапамагчы, але ж існуе праблема.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Ёсць пытанне ЧЫЙ БАЛКОН?

Прыватызацыя: цяжкасці і... казусы

— Спраўды ажыятаж назіраўся ў канцы 2013—пачатку 2014 года. За два месяцы грамадзяне падалі 3999 заяў на прыватызацыю... А з улікам скарачэння колькасці работнікаў гарвыканкама ў аддзеле па прыватызацыі з трох супрацоўнікаў застаўся толькі адзін. Вядома, яму дапамагаюць калегі, — расказвае намеснік старшыні Віцебскага гарвыканкама Дзмітрый ШЭРЫКАЎ.

Нават падчас ажыятажу кіраўніцтвам гарвыканкама была пастаўлена задача не дапусціць парушэнняў устаноўленага тэрміну разгляду заяў і ацэнкі кошту жылля. Зразумела, што пры вялікай нагрузцы бываюць і памылкі ў працы: летась, напрыклад, быў дадзены дозвол на продаж сацыяльнай кватэры ў Віцебску больш чым за 193 мільёны рублёў.

— З-за адсутнасці належнага ўліку жылля сацыяльнага карыстання і арганізацыі работ па прыватызацыі і быў дазволены продаж кватэры, — пракаментавала вынікі «прыватызацыйнага» маніторынгу начальнік аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці Ірына ЯНУКОВІЧ.



Фота Аляксандра ШАБЛЮКА

І адзін «у полі воін»?

За апошнія два гады на Віцебшчыне мясцовымі выканкамамі і распарадчымі органамі была дазволена прыватызацыя больш чым 31 тысячы кватэр і пакояў... Найбольшы паток заяў грамадзян аб прыватызацыі жылля прыйшоў на 2013 год. Тады гарвыканкамамі і райвыканкамамі была дазволена прыватызацыя больш чым 23 тысяч жылых памяшканняў. Зразумела, што найбольшы ажыятаж адбыўся ў абласным цэнтры.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Каб прыватызаваць жыллё, засталася не так шмат часу: крыху больш за год. Таму не дзіўна, што людзі спяшаюцца паспець «заскочыць у апошні вагон». У гарвыканкамах і райвыканкамах канстатуюць, што «прыватызацыйны ажыятаж» зменшыўся, але працы яшчэ шмат. І задача мясцовай улады зрабіць так, каб дасягнуць кансэнсусу.

Неабходна, каб у выніку ацэнкі кошту жылля грамадзяне не выказвалі незадаволенасці тым, што кватэры ацанілі дорожа. Пры гэтым чыноўнікі не павінны пакрываць і дзяржаву, каб у выніку прыватызацыі кошт кватэры не быў зніжаны. Пры ўсім тым неглы парушэння месячных тэрмінаў, адведзены на афармленне дакументаў. Як спраўляюцца на месцах з выкананнем гэтых задач? Наш карэспандэнт па Віцебскай вобласці паспрабуваў атрымаць адказы на прыватызацыйныя пытанні.

— Спраўды ажыятаж назіраўся ў канцы 2013—пачатку 2014 года. За два месяцы грамадзяне падалі 3999 заяў на прыватызацыю... А з улікам скарачэння колькасці работнікаў гарвыканкама ў аддзеле па прыватызацыі з трох супрацоўнікаў застаўся толькі адзін. Вядома, яму дапамагаюць калегі, — расказвае намеснік старшыні Віцебскага гарвыканкама Дзмітрый ШЭРЫКАЎ.

Нават падчас ажыятажу кіраўніцтвам гарвыканкама была пастаўлена задача не дапусціць парушэнняў устаноўленага тэрміну разгляду заяў і ацэнкі кошту жылля. Зразумела, што пры вялікай нагрузцы бываюць і памылкі ў працы: летась, напрыклад, быў дадзены дозвол на продаж сацыяльнай кватэры ў Віцебску больш чым за 193 мільёны рублёў.

— З-за адсутнасці належнага ўліку жылля сацыяльнага карыстання і арганізацыі работ па прыватызацыі і быў дазволены продаж кватэры, — пракаментавала вынікі «прыватызацыйнага» маніторынгу начальнік аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці Ірына ЯНУКОВІЧ.

Паралельна прыватызацыю адсочваюць і ў Камітэце дзяржаўнага кантролю.

— Улічваючы колькасць парушэнняў, можна канстатаваць, што праблема прыватызацыі жылля сапраўды вострая. Таму два сур'ёзныя кантралюючыя органы «трымаюць руку на пульсе». Трэба, каб падчас прыватызацыі і грамадзяне былі згодны з ацэнкай кошту і жылля, і дзяржаўны бюджэт атрымаў суму яго рэальнага кошту. А ўсе праблемы павінны здымацца на ўзроўні раёнаў, — канстатуе старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці Вадзім ЗАРАНКІН.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

А ЯК У ВАС? ЛЯГЧЭЙ УЗВЕСЦІ, ЧЫМ ЗНЕСЦІ

У Чавускім раёне аб'явілі бой пустуючым будынкам

Нэллі ЗІГУЛЯ

Яны — быццам бяльмо на воку. Ад некаторых наогул засталіся адны падмуркі, якія яшчэ доўга могуць псаваць пейзаж. Усё залежыць ад таго, наколькі паспяхова мясцовыя ўлады арганізуюць пошукі патэнцыяльнага спадчынініка. За кожным домам стаіць гаспадар, і без яго дазволу цяжка распарадкаваць непрыяцельнага маёмнасці. Тым не менш сёлета ў раёне збіраюцца паставіць своеасаблівы рэкорд і знесці аж 500 дамоў-прывідаў — у 2 разы больш, чым летась. Пра тое, як гэта адбываецца на практыцы, размова са старшынёй Чавускага раённага Савета дэпутатаў Анатолем МАЦЮЛІНЫМ.



Дом хутка пойдзе пад знос.

Час не пашкадаваў хату продаў Шарона

На першае студзеня ў рэестры значылася 433 пустуючыя дамы, але, удакладняе старшыня райсавета, іх колькасць з кожным днём павялічваецца — за кошт тых, па якіх ідуць судовыя разборы. Больш з нашчадкамі не цырымоняцца. — Раней мы самі займаліся добраўпарадкаваннем такіх аб'ектаў ці зносілі іх па дамоўленасці, але ўжо летась пачалі больш рашуча працаваць з патэнцыйнымі ўласнікамі праз суды, — кажа Анатоль Мацюлін. — Самым паказальным у гэтай справе па Магілёўскай вобласці быў Круглянскі раён. Мы з калегамі нават ездзілі туды вучыцца. А нядаўна ўжо і да нас сталі звяртацца па вопыт.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

УСЁ Ў ПАРАДКУ

ПРЫГОЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗАБАРОНІШ

На апошняй сесіі Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў у якасці прыкладу ўдалага ўзаемадзеяння называлі работу з насельніцтвам сельскага Савета і сельгаспрадпрыемства ў Відамлі. Таму Відамлянскі сельсавет і быў выбраны адрасам для камандзіроўкі карэспандэнта «МС».

Святлана ЯСКЕВІЧ

Гаспадарка «задала тон»

Сённяшняя прыгажосць і дагледжанасць Відамлі мае сваю гісторыю. У 1998 годзе тагачасны калгас «Кастрычнік» узначаліў Міхаіл СТРАПКО. Аграном па адукацыі, спецыяліст, які прайшоў «школу» двойчы Героя Сацыялістычнай працы Уладзіміра Бядулі, Міхаіл Мікалаевіч прывёў усё рабіць грунтоўна і звяртаць увагу не толькі на вытворчыя паказчыкі.

А тое, што ўбачылі новы старшыня ў цэнтры вёскі, праз якую праходзіць рэспубліканская дарога на Белаавежскую пушчу, яго, вядома ж, не ўзрадавала. Побач з адміністрацыйнымі будынкамі, крамамі разрасліся старыя дрэвы, што трэба было прыбраць. Статак насельніцкіх кароў праходзіў праз цэнтр вёскі некалькі разоў у дзень з усімі наступствамі для дарогі.

Першае, з чаго пачаў новы старшыня, навадзненне парадку на тэрыторыі. Прыбралі каля канторы, зрэзалі старыя дрэвы і кусты, пачалі высаджваць кветкі... Пенсіянеры з найбліжэйшых дамоў прыходзілі, цікавіліся, давалі парады.

Тады новы кіраўнік разам з сельвыканкамам прапанавалі вясковым гаспадарам раздзяліць агульны статак на два. Відамля — населены пункт, выцягнуты ўздоўж дарогі. І такі варыянт быў бы выйцем для падтрымання парадку. Хаця б цэнтральная частка вёскі заўсёды заставалася б чыстай. Правялі сходы, пагаварылі з людзьмі — асноўная частка насельніцтва ідэю падтрымала. Але знайшліся і тыя, хто не згаджаўся. Адзін жыхар прыходзіў у праўленне, гразіўся напісаць скаргу ў сям'ю высокай інстанцыі. Зноў і зноў даводзілася тлумачыць людзям, што лепш усё ж жыць на

прыгожай тэрыторыі. Тым больш што многія бывалі ў суседняй Польшчы, бачылі, як там вясковыя падтрымліваюць парадка на вуліцах. І жыхары вёскі паступова пагадзіліся, што прыгажосць дасягаецца агульным намаганнем.

З часам у гаспадарцы з'явілася штатная адзінка — работнік па азелененні. На гэты месца ўзялі не першага чалавека, які трапіў пад руку, а таго, хто любіць і ўмее даглядаць расліны. Менавіта Таццяна Логаш цяпер адказвае за прыгажосць у Відамлі. Таццяна Івануна дапамагае муж. А вясной ці восенню ім на дапамогу выходзяць работнікі адміністрацыі гаспадаркі, спецыялісты сельсавета.

Кожны год у Відамлі паяўляецца нешта новае: кусты ядлоўцы, кіпарысавыя расліны. А недарогія самшыты, напрыклад, знайшліся ў Кобрынскім раёне — іх прывезлі цэлу машыну. Міхаіл Страпко гаворыць, што гэта не проста яго хобі, гэта частка вытворчай стратэгіі:

— Скажам, прыязджаюць на працу маладыя спецыялісты. Хто з іх захоча застацца ў недагледжанай, закінутай вёсцы? Далей: кожны дзень на працу прыходзяць механізатары, вадзіцелі, іншыя работнікі. Яны бачаць не замесчаныя гаспадарчыя і машыныя двары, а парадка на тэрыторыі, клумбы з кветкамі, якія радуюць вока. Гэта міжволі настрайвае чалавека на пазітыў. Аказалася, што стварыць прыгожыя куточки каля кожнага са складу не з'яўляецца праблемай. Заўсёды знойдзецца чалавек, які гэта любіць.

На тэрыторыі збожжатока жанчыны здолелі так размясціць куточки з кветкамі, што іх адусюль відаць. Зойдзеш падчас уборкі, тоны зерня кругом ляжаць, а побач абавязкова нешта цвіце. Самі працаўнікі кажуць, што гэта спрыяе добраму настрою.

Некалькі гадоў таму да гаспадаркі далучылі дзве суседнія. І на аддаленых фермах такое захапленне падтрымалі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ВЫБАРШЧЫКІ ПРАСІЛІ ЛАЗНЮ

На выязным пасяджэнні прэзідыума Брэсцкага гарадскога Савета дэпутатаў знаёмліліся з работай спартыўных і спартыўна-аздараўляльных аб'ектаў абласнога цэнтра. Іх у 300-тысячным горадзе няма. Усяго налічваецца 604 спартыўныя збудаваны розных формаў уласнасці.

Чатыры стадыёны, два манежы, вяслярны канал, лядовы палац, палац водных відаў спорту — асабліва значныя аб'екты. Але не менш важнымі ўяўляюцца для горада, напрыклад, 17 міні-басейнаў і невялікія спартыўныя залы, дзе фізкультурнай і спортам займаецца 68,5 тысячы гараджан.

Дэпутаты звярталі асаблівую увагу на тыя аб'екты, якія недастаткова загружаны. Народныя выбарнікі прыйшлі да высновы, што некаторыя палацы і комплексы астаюцца ў маркетынгавай дзейнасці. Так, для прадпрыемстваў і арганізацый можна выкарыстоўваць гнуткую сістэму зніжак на абамементы, а таксама вярта значна прывабліць у справе рэкламы сваіх паслуг. Таксама дэпутаты абмеркавалі магчымасць узвядзення ў зарэчым мікрараёне лазні. Гэты пункт значыцца як некалькі выбаршчыкаў у нататніках многіх народных выбарнікі.

Яна СВЕТАВА.

Так выглядаюць клумбы насупраць школы летам.

З ПАЧЫНАМ! ЗРАБІЛІ ПЕРШЫ КРОК

На Гродзеншчыне створана асацыяцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў

У законе «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь» прапісана норма, згодна з якой можна ствараць асацыяцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў. Тама не нова. Яна неаднаразова гучала і ў Савец Рэспублікі, і ў парламенце, і на ўзроўні абласных, базавых, пярвічных Саветаў. Але першаадкрывальнікам у гэтым накірунку стала Гродзенская вобласць.

— На адной з сесій абласнога Савета дэпутаты выказалі прапанову ствараць асацыяцыю мясцовых Саветаў дэпутатаў. У яе падтрымку яны прыводзілі важкія аргументы. Першае — гэта дэвалуае закон, і такое права трэба рэалізаваць. Па-другое, Саветы дэпутатаў усіх узроўняў — самастойныя юрыдычныя асобы, і кожны прадстаўляе свае інтарэсы. Калі мы аб'яднаем у асацыяцыю, то станем адной камандай, атрымаем адзіны юрыдычны статус, будзем уплываць на прадстаўляць інтарэсы ўсіх членаў асацыяцыі на розных форумах, з'ездзе, нарадах, а таксама прымаць рашэнні, падпісваць дагаворы аб супрацоўніцтве, — расказаў старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Ігар Жук.

На Гродзеншчыне цесна супрацоўнічаюць з краінамі Еўрасаюза, тут шмат гарадоў-пабрацімаў. Дагаворы аб ўзаемадзейні з'яўляюцца не толькі на ўзроўні райвыканкамаў і раённых Саветаў, але і сельскіх Саветаў дэпутатаў. Разам з тым, за мяжой дэлегацыя канкрэтнага суб'екта не можа прадстаўляць інтарэсы ўсёй вобласці. А статус прадстаўніка асацыяцыі даць магчымасць больш эфектыўна супрацоўнічаць па трансгранічных, іншых міжнародных праектах, прыцягваць

інвестыцы ў эканоміку, плённа працаваць з замежнымі партнёрамі. Словам, пераходзіць да канкрэтных спраў.

Асацыяцыя аб'яднае Саветы ўсіх узроўняў, дзе кожны будзе мець права голасу. Гэта, бясспрэчна, павысіць статус Саветаў базавога і пярвічнага з'яўлення. У структуры будзе свой разліковы рахунак, які дазволіць акумуляваць сродкі і накіроўваць іх — па рашэнні праўлення або агульнага сходу — на сацыяльна значныя праекты. Людзі будуць бачыць: народныя абраннікі займаюцца канкрэтнымі справамі. У выніку гэта найлепшым чынам паўплывае на іх аўтарытэт. Асацыяцыя зможа таксама выступіць заснавальнікам камерцыйнай структуры, мець прыбытак, які таксама пойдзе на вырашэнне першачарговых для рэгіёна і людзей праблем. Акрамя таго, структура будзе збіраць і аналізаваць інфармацыю па пытаннях мясцовага самакіравання, аказваць метадычную дапамогу.

Дарога ў асацыяцыю адкрыта для ўсіх ахвотных Саветаў любых узроўняў. Пакуль у яе ўвайшлі Гродзенскі абласны Савет дэпутатаў, Лідскі, Астравецкі, Навагрудскі, Ваўкавыскі раённыя Саветы дэпутатаў. Сёння праводзіцца тлумачальная работа сярод Саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўня. «Мы зрабілі толькі першы крок, будзем у гэтым накірунку развівацца і, самае галоўнае, даказваць, што асацыяцыі могуць унесці сваю лепту ў развіццё парламентарызму. І калі мы пакажам сваю эфектыўнасць, то да яе далучацца і іншыя», — лічыць Ігар Жук.

Ідэю стварэння асацыяцыі падтрымалі і дэпутаты Магілёўшчыны. Створана рабочая група, пытанне ўнесена на разгляд сесіі абласнога Савета дэпутатаў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ЗА ЗДАРОВЫ ДУХ

Народныя абраннікі Магілёўскай вобласці памераліся сіламі падчас Спартакіяды

Вялікае спартыўнае мерапрыемства сабрала звыш 110 удзельнікаў з ліку дэпутатаў усіх раённых вобласці. У спартыўнай праграме, акрамя плавання, стрэльбы з пнеўматычнай вінтоўкі і дартса, планавалася яшчэ лыжная гонка, але з-за адсутнасці снегу прыйшлося абмежавацца лёгкаатлетычнай эстафетай.

Двухдзённыя спартыўныя праходзілі на двох спартыўных пляцоўках Мсціслава — у спарткомплексе «Алімп» і ў малюўнічым месцы на базе адпачынку «Сямігор'е». Падтрымаць удзельнікаў прыйшлі каля паўтысячы бальнічыкаў.

Добрым стымулам сталі прывітальныя словы старшыні абласнога Савета дэпутатаў Анатоля ІСАЧАЊКІ.

— Спорт — гэта здароўе, а здаровы чалавек можа дамагчыся розных вышынь, як у кар'еры, так і ў асабістых сваіх пачыненнях, — адзначыў ён і выказаў спадзяванне, што Спартакі-

яда дэпутацкага корпуса Магілёўскай вобласці стане традыцыйнай.

А страцілі на спартыўных пляцоўках кіпелі не меншыя, чым на Алімпіядзе. Народныя абраннікі падышлі да сваёй місіі з поўнай адказнасцю. Як прызналася дэпутат Магілёўскага гарсавета Галіна Бялёва, яна дзеля высокіх вынікаў нават навучылася страляць з пнеўматычнай вінтоўкі і плаваць.

У лёгкаатлетычнай эстафеце не было роўных магілёўскім дэпутатам, у дартсе — кілічаксім, у стрэльбе з пнеўматычнай вінтоўкі — чавускім, у плаванні — мсціслаўскім. Гаспадары і сталі пераможцамі ў агульнакамандным заліку, на другім месцы — Магілёў, на трэцім — Клічав.

Па ініцыятыве абласнога Савета вырашана ў кожным з раёнаў правесці акцыю «Тэрыторыя здароўя». У гэтым раёнцэнтры нават стварылі спецыяльную алею без «шкодных звычак».

Нэлі ЗІГУЛЯ.

ЛЯГЧЭЙ УЗВЕСЦІ, ЧЫМ ЗНЕСЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)



Анато́ль МАЦО́ЛІН не першы год змагаецца з пустуючымі дамамі.

Анато́ль Мацолін запрашае ў вёску Капані, — паглядзець, як тут змагаюцца з пустуючымі будынкамі. Па дарозе праязджаем старадаўнюю вёску Галавенчыцы, дзе жылі продкі былога ізраільскага прэм'ер-міністра Арыэля Шарона. Калісьці хата яго дзеда — адзінага на ўсю вёску юрэй — стаяла на пагорку. Цяпер на гэтым месцы растуць дрэвы. «Напэўна, славыты палітык таксама не пажадаў уступаць у правы спадчычніка?» — прамільгнула «крамольная» думка.

Капані калісьці таксама былі вялікай вёскай — з клубам, школай, іншымі сацыяльнымі аб'ектамі. За апошні час амаль нічога з гэтага не засталася. Жыхароў таксама небагата — некалькі дзясяткаў пенсіянераў. Ствараць умовы для іх дапамагае ініцыятыўна староста вёскі Надзея Шалаева. Яна ж вядзе ўлік пустуючых дамоў і шукае магчымасць выйсці на сувязь з нашчадкамі іх былых гаспадароў. Восі і гэты дом, які трапіў пад знос, пуставаў не адзін год. Гаспадыня яго памерла, брат, якому яна перадала сваю маёмасць, таксама, а яго дачка з Краснадара не адказала на звыш.

Дом праз суд прызнаны пустуючым і цяпер ідзе пад знос.

Мясцовыя бабулькі, для якіх гэта цэлая падзея, збегліся паглядзець. «Стараства вялікую справу робіць, — лічыць

жыхарка вёскі Ніна Падаліцкая. — Маладня ўцякаюць у гарады, а хаты кідаюць. І вёска паступова прыходзіць у заняпад».

Дарэчы, за апошні год ужо 12 дамоў у Капанях прызнаныя судом пустуючымі. І працэс працягваецца.

Калі б за ўсё плаціць...

Сёлета ў Чавускім раёне запланавалі пацраціць на знос пустуючых будынкаў 420 мільёнаў рублёў бюджэтных сродкаў. Добрая памочнікі ў гэтай справе — камунальнікі. Пры Чавускім жылкамгасе створана 5 участкаў, якія дапамагаюць вырашаць набалеае пытанне. Анато́ль Мацолін прыводзіць прыклад, як участкам пад кіраўніцтвам Васіля Ларчанкі з аграгарадка Ваўкавічы за 2 месяцы знёс аж 26 дамоў. І даход атрымалі неаблагі, і дрывы для ацвярцання. За знос спарнахель сцен і дрэў камунальнікі грошы не бяруць. Заадно эканомія бюджэтных сродкаў атрымліваецца.

— Калі б за ўсё плаціць, спатрэбілася б мільёнаў 20 на знос, а то і больш, мы ж абмяжоўваемся 5-6 мільёнамі, — удакладняе старшыня райсавета. — І каб гэтыя сродкі акупіліся, адразу ж стараемца ўвесці зямлю ў севазарот, «прыраець» свабодны ўчастак да сельскагаспадарчага поля. Калі ў кожным з 7 сельсаветаў прыбраць дамоў прыкладна на 70-80 мільёнаў рублёў, атрымаецца дзесьці 40 га «новай»

зямлі, на якой можна вырошчваць хлеб. А гэта ўжо небагі даход.

У раёне 167 населеных пунктаў, у некаторых пустуючых дамоў больш, чым тых, якія рэальна выкарыстоўваюцца. Скажам, у Рабятках з чыстым сумленнем можна прыбраць 10 хат і пакінуць усяго 5.

— Каб сістэматызаваць гэтую працу, мы склалі план правядзення выязных дзён сельсаветаў і сесій дэпутатаў райсавета з запрашэннем усіх зацікаўленых службаў, — расказвае Анато́ль Мацолін. — Вельмі спрыяюць вырашэнню праблемы святы вёсак. Мы дапамагам жыхарам на вёсцы парадак, а яны таксама зацікаўлены, каб іх вёскі выглядалі больш прывабна.

Спадчына... без будучыні

Працудура па зносе непатрэбных дамоў, безумоўна, спрадзілася, але хапае і «падвоўных камяноў».

— Па логіцы, знос дома павінны аплываць нашчадкі, але мы разумеем, што так ніхто з намі супрацоўнічаць не будзе, таму ідзем насустрач, — тлумачыць Анато́ль Мацолін. — Нам гэта таксама выгадна: не трэба затрачваць лішнія грошы на суд, аб'явы і ўсё астатняе. У гэтай справе, як вядома, задзейнічана шмат розных службаў — сельвыканкамы, спецыялісты раённай камісіі і іншыя. Гэта ўсё не танна.

Кожны нашчадак на закон павінен у трохдзёны тэрмін сам праінфармаваць спеціалістаў савета аб тым, што ён плануе рабіць з домам. Але часта нашчадкі не толькі не спяшаюцца гэта рабіць, а і наогул не ўступаюць у сапраціну. Такія справы толькі праз суд застаецца праводзіць.

На ўскрайку вёскі Нежжаўка стаіць дамок, — прыводзіць прыклад старшыня райсавета. — Ён належыць старой

маладыя матулі звяртаюцца па дапамогу пры ўладкаванні ідзіці ў садок.

— Зараз гэта актуальнае пытанне не толькі для нашага Навабеліцкага раёна, а і для ўсяго Гомеля. Новабудуюць вельмі шмат, нараджаюцца, напрыклад, у 104-м мікрараёне вельмі шмат будуюцца. Будуюцца 94-ы, 96-ы мікрараёны. Патрабуюцца дашкольныя ўстановы. Мы спрабуем дапамагчы людзям. Што тычыцца абслугоўвання адзіночкі людзей, сумесна з БРСМ у раёне створаны валанцёрскія атрады. У іх уваходзяць школьнікі і працоўная моладзь — усяго каля 180 чалавек. У гэты год — год юбілею Вялікай Перамогі — мы наведем кожнага ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, акажам неабходную дапамогу. Цяпер у спісе такіх 70 чалавек.

— На прыём да дэпутата гарсавета прыйшла я ў першы раз, але ўжо іншых адказных асоб ужо звярталася — з прапановамі на конт рамонт дамоў і дарог. Хочацца нешта змяніць у лепшы бок. Калі не агучаць праблемы, паляпшэнню не будзе. Што датычыцца аўтапарковок — запланавана зносіць безгаспадарчыя будынікі і на іх месцы будаваць аўтапаркоўкі, — адказвае дэпутат. — Што канкрэтна плануецца знесці — удакладніце і вас праінфармуем. Згодна: не хапае ў Навабеліцы і дзіцячых пляцовак. Дарэчы, гэтую праблему можна было б паспрабаваць вырашыць у тым ліку з дапамогай моладзі.

Прадстаўнікі БРСМ, якія прысутнічаюць на дэпутацкім прыёме, падключваюцца да абмеркавання пытання. Прыходзяць да высновы, што нешта карыснае ў гэтым накірунку можна будзе зрабіць і падчас найбліжэйшага суботніка.

— Калі чалавек звяртаецца да дэпутата — яго пытанне заўсёды самае галоўнае, — кажа Кацярына Мурашка. — Дробных пытанняў няма, хоць, магчыма, яны і не вельмі вялікія. Безумоўна, адзін дэпутат нічога вырашыць не здольны. Таму ў першую чаргу мы звяртаемся да органаў мясцовай улады.

Памыляецца той, хто думае, што на прыём прыходзяць толькі пенсіянеры. Моладзь таксама хвалюе ўсё, што адбываецца навакол. А

УВАХОД — ДАЗВОЛЕНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Настаўніца малодшых класаў Ірынінскай гімназіі Галіна Карношко не вельмі даўно стала бабуляй. Кажы, што добра адчула, як не хапае ў раёне дзіцячых пляцовак і ў новых, і ў старых мікрараёнах Навабеліцы. Да таго ж, актуальнай застаецца і праблема з аўтапаркоўкамі — іх таксама значна менш, чым патрабуецца ўладальнікам аўтамабіляў:

— У гэты год — год юбілею Вялікай Перамогі — мы наведем кожнага ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, акажам неабходную дапамогу. Цяпер у спісе такіх 70 чалавек.

— На прыём да дэпутата гарсавета прыйшла я ў першы раз, але ўжо іншых адказных асоб ужо звярталася — з прапановамі на конт рамонт дамоў і дарог. Хочацца нешта змяніць у лепшы бок. Калі не агучаць праблемы, паляпшэнню не будзе. Што датычыцца аўтапарковок — запланавана зносіць безгаспадарчыя будынікі і на іх месцы будаваць аўтапаркоўкі, — адказвае дэпутат. — Што канкрэтна плануецца знесці — удакладніце і вас праінфармуем. Згодна: не хапае ў Навабеліцы і дзіцячых пляцовак. Дарэчы, гэтую праблему можна было б паспрабаваць вырашыць у тым ліку з дапамогай моладзі.

Прадстаўнікі БРСМ, якія прысутнічаюць на дэпутацкім прыёме, падключваюцца да абмеркавання пытання. Прыходзяць да высновы, што нешта карыснае ў гэтым накірунку можна будзе зрабіць і падчас найбліжэйшага суботніка.

— Калі чалавек звяртаецца да дэпутата — яго пытанне заўсёды самае галоўнае, — кажа Кацярына Мурашка. — Дробных пытанняў няма, хоць, магчыма, яны і не вельмі вялікія. Безумоўна, адзін дэпутат нічога вырашыць не здольны. Таму ў першую чаргу мы звяртаемся да органаў мясцовай улады.

Памыляецца той, хто думае, што на прыём прыходзяць толькі пенсіянеры. Моладзь таксама хвалюе ўсё, што адбываецца навакол. А

маладыя матулі звяртаюцца па дапамогу пры ўладкаванні ідзіці ў садок.

— Зараз гэта актуальнае пытанне не толькі для нашага Навабеліцкага раёна, а і для ўсяго Гомеля. Новабудуюць вельмі шмат, нараджаюцца, напрыклад, у 104-м мікрараёне вельмі шмат будуюцца. Будуюцца 94-ы, 96-ы мікрараёны. Патрабуюцца дашкольныя ўстановы. Мы спрабуем дапамагчы людзям. Што тычыцца абслугоўвання адзіночкі людзей, сумесна з БРСМ у раёне створаны валанцёрскія атрады. У іх уваходзяць школьнікі і працоўная моладзь — усяго каля 180 чалавек. У гэты год — год юбілею Вялікай Перамогі — мы наведем кожнага ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, акажам неабходную дапамогу. Цяпер у спісе такіх 70 чалавек.

— На прыём да дэпутата гарсавета прыйшла я ў першы раз, але ўжо іншых адказных асоб ужо звярталася — з прапановамі на конт рамонт дамоў і дарог. Хочацца нешта змяніць у лепшы бок. Калі не агучаць праблемы, паляпшэнню не будзе. Што датычыцца аўтапарковок — запланавана зносіць безгаспадарчыя будынікі і на іх месцы будаваць аўтапаркоўкі, — адказвае дэпутат. — Што канкрэтна плануецца знесці — удакладніце і вас праінфармуем. Згодна: не хапае ў Навабеліцы і дзіцячых пляцовак. Дарэчы, гэтую праблему можна было б паспрабаваць вырашыць у тым ліку з дапамогай моладзі.

Прадстаўнікі БРСМ, якія прысутнічаюць на дэпутацкім прыёме, падключваюцца да абмеркавання пытання. Прыходзяць да высновы, што нешта карыснае ў гэтым накірунку можна будзе зрабіць і падчас найбліжэйшага суботніка.

— Калі чалавек звяртаецца да дэпутата — яго пытанне заўсёды самае галоўнае, — кажа Кацярына Мурашка. — Дробных пытанняў няма, хоць, магчыма, яны і не вельмі вялікія. Безумоўна, адзін дэпутат нічога вырашыць не здольны. Таму ў першую чаргу мы звяртаемся да органаў мясцовай улады.

Памыляецца той, хто думае, што на прыём прыходзяць толькі пенсіянеры. Моладзь таксама хвалюе ўсё, што адбываецца навакол. А

А НЕ ШКОДЗЬ! ВЫНАХОДЛІВАСЦЬ НЕ ДАПАМАГЛА

Лесніка, які перавозіў мяса дзіка на матацыкле, затрымалі падчас рэйду ў паляўнічых угоддзях Нараўлянскай раённай структуры Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў работнікі Мазырскай міжрайінспекцыі. Па шлядах транспартнага сродку яны выйшлі да месца, дзе парушальнік зрабіў своеасаблівы... халадзільнік.

— Са свайго падворка з вёскі Красноўка мужчына прыкаціў металічную бочку, укапаў яе ў зямлю і склаў мяса разабранга дзіка. Тушу жывёлы, па словах затрыманга, ён знайшоў у лесе, перавозіць здабычу збіраўся па частках. Парушальніку пагражае пакаранне ад буйнога штрафу да трох гадоў пазбаўлення волі, — паведаміла прэс-сакратар Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Вольга ГРАМОВІЧ.

Яшчэ адна браканьерская сховаўка была знойдзена на тэрыторыі Дарагануўскай паляўнічай дачы каля вёскі Свіханава ў Асіповіцкім раёне. Паляўнічыя-нелегалы, якія незаконна здабылі і разабралі лася, схавалі рэшткі ў яме. А каб драпелнікі не ўчuli схованку і не расцягнулі іх, аблілі месца дызельным палівам і замаскіравалі ласявымі лапкамі. Аднак пакінулі яслоў сям мнства слядоў...

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРЫГОЖА ЖЫЦЬ НЕ ЗАБАРОНІШ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)



Марына КАРАЛЮК.

Аднойчы «транзітныя» зладзеі скралі тры туі пры дарозе. Гэта было крыўдна. А калі нашы людзі возьмуць колькі кветак і пасадзяць ля свайго двара, то і на здароўе. Галоўнае, вясцоўцы захапіліся ідэяй упрыгожвання свайго побыту. Кожнае лета камісія сельсавета абыходзіць падворкі, робіць фотаздымкі, каб зімой падчас падвядзення вынікаў аформіць стэнды і прадставіць дакументальныя сведчання намаганьняў пераможцаў.

Вінікі падводзяць сумесна сельскі Савет і адкрывае акцыянернае таварыства «Відамлянскае». Нават падзячныя лісты падпісваюць два кіраўнікі. Праводзіцца ўрачыстае мерапрыемства, дзе ўшаноўваюць перадавікоў мінулага года. У зале

ладзіцца фотавыстава, падчас якой нэрэдка можна пачуць: «Няжю так прыгожа было ў мам двары».

Спаборніцтва праводзіцца паміж устаноўкамі і прадпрыемствамі, а таксама паміж жыхарамі вёскі. Па выніках мінулага года найлепшымі сталі школа, дзіцячы садок, ФАП і 19 домаўладальнікаў. Паводле слоў старшыні сельсавета Савета, гаспадыні Галіна Сачанюк, Раіса Бязручка, Ларыса Табальчык, Наталля Каладзей, Таццяна Славінская, Кацярына Шошкіц і іншыя паказалі ўзорнае афармленне двара і прысудзілі бонага ўчастка.

Калі ў Відамлі такога стану добраахвотна дамагаліся гадамі, то ў іншых, асабліва маленічкіх, вёсках работнікі па азелененні няма, тут не разбіты прыгожыя клубы, не высаджаны дэкаратыўныя кусты. У некаторых населеных пунктах засталася па 13-19 чалавек. Падтрымліваць вёсачкі ў своеасаблівым тонусе дапамагае мясцовы фестываль, у яго рамках праводзіцца святая вёска падзея, якой папярэднічае добраахвотнае.

— Навядзенне парадку — гэта калектыўная праца. І ў нас у гэтай справе створана пэўная сістэма, якую трэба ўвесць час падтрымліваць і напаліць новым зместам, — сказала старшыня сельсавета Савета. — Вельмі важным зья-

ном названай сістэмы з'яўляецца школа.

Школа падтрымала

Зараз школа вырошчвае да 90 працэнтаў расады аднагадовых раслін, якія ўвесь сезон упрыгожваюць вуліцы і плошчы вёскі. Ужо сёлета вучні і настаўнікі высадзілі больш за тысячу цюльпанай, што праз месяц-другі зацвітуць рознымі колерамі. Школа падтрымлівае ў парадку не толькі сваю тэрыторыю, але і даволі вялікую прыдарожную паласу. Тут з'явіліся прыгожыя, арыганальныя клубы, якія час ад часу мяняюць форму і колеравую гаму. Цікавая гісторыя з клубмай у выглядзе зубра. Яна з'явілася на ўзбаччыне дарогі на Белаўежскую пушчу. Некалькі се-



Рабочыя па азелененні Таццяна і Пётр ЛОГАШЫ.

зонаў квітнела рознымі колерамі, а потым вырашылі па звычцы памяняць яе форму на іншую. Але нехта з настаўнікаў заўважыў, што менавіта ля гэтай клубмай больш за ўсё фатаграфуюцца турысты. І яна тут вельмі да месца, бо мае брэндывае значэнне. «Выйшла, як з той Эйфельвай вежай, — жартуе дырэктар школы Тамара Стралко. — Будавалі на час выставы, хацелі потым разбурыць, а аказалася, што вежа — ужо славуцасць. Так і наш зубр: мы яго пакінулі, толькі кожны сезон напалінем новымі адценнямі».

Відамлянская школа робіць вельмі многа для добраахвотнага азелення вёскі. Даглядае ладны кавалек прыдарожнай паласы, тэрыторыю царквы, падтрымлівае ва ўзорным парадку ўласны двор. А па выніках рэспубліканскага конкурсу на найлепшую кампазіцыю па азелененні і добраахвотнага азелення тэрыторыі за мінулы год школа стала найлепшай у краіне.

На школьных лінейкі ў Відамлі абавязкова прыходзяць старшыня сельсавета Савета і дырэктар сельгаспрадпрыемства. Яны дзякуюць дзецям і настаўнікам за працу, звяртаючы ўвагу на тое, якая прыгожая і дагледжаная ў іх школа.

Камянецкі раён.

Фота аўтара і Валерыя КАРАЛЯ.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыя навадэцкага ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

Адказная за выпуск **КАРПЕНКА Н.У.**

Грамадскі савет: **ГЕРАСІМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **АСКЕРКА Ю.В.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання пры Савец Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЯСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **НАВУМЕНКА А.В.**, старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШЧАНКА М.Л.**, старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — Рэдакцыя навадэцкага ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvzyazda.minsk.by

Газета адрэдукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 20. Неэлежыцца ў 19.30 10 сакавіка 2015 года.



Лясная гаспадарка

ЗНАЛОГІЯ ВАШЕЙШАЯ ЗА ПРЫБЫТАК



Лясная прамысловасць з'яўляецца адной з самых прыбытковых галін Беларусі. Прадукцыя з айчынай драўніны запатрабавана на многіх сусветных рынках. Наш лес — і сур'езная рэкрэацыйная крыніца. Разам з тым, важнай задачай для беларускіх спецыялістаў лясной гаспадаркі з'яўляецца больш эфектыўнае атрыманне прыбытку з лесу без шкоды для экалогіі.

ЛЕС — БЕЛАРУСКІ, А ДОВЕД — ФІНСКІ

Фінляндія — адна з самых магутных лясных краін. Невыпадкова кіраўнік дзяржавы паставіў задачу развіваць нашу прамысловасць па стандартах фінскіх лесаводцаў. У Фінляндыі лясістасць складае 76%, а ў Беларусі — 40%. Па плошчы лясны нашай краіны займаюць 8,6 млн га, у той час як у Фінляндыі — 20,3 млн га. Беларускія лясны па стандартах ЕС страцілі каля 100%, па фінскім — на 98%, па міжнародных — на 62%. Але што тычыцца долі лясоў, якія выконваюць аздавальную функцыю, то ў Фінляндыі гэты паказчык складае 13%, а ў Беларусі — 55%.

«Гэта сведчыць аб тым, што нашы лясны нясуць рэкрэацыйную нагрузку ў адрозненне ад Фінляндыі, дзе ў асноўным адбываецца эксплуатацыя драўняных парод. Нашы лясны з'яўляюцца дзяржаўнай уласнасцю. У Фінляндыі 60% лясоў — прыватныя. У прырытцы выдзялення лясной гаспадаркі Беларусі знаходзіцца экалагічны бок. Усе рубкі, якія праходзяць у краіне, з'яўляюцца планавымі, з іх не атрымаюць прыбытку. Мы ставім мэту атрымаць прадукцыйныя лясны будучыні. У Фінляндыі прырыткі аддаецца камерцыйнай рубцы», — адзначыў міністр лясной гаспадаркі Міхаіл Амелянювіч.

ТАК І НЕ СТАНЕ ПРЫВАТНЫМ?

Як растлумачыў міністр, праект новай рэдакцыі Ляснога кодэкса

Небяспека

Пачатак пажаранебяспечнага перыяду азмочаны адным пацярпелым, 114 пажарамі травы і чатырма ўзгаранымі на тарфяніках. Усе гэтыя выпадкі адбыліся за адны суткі.

Паводле інфармацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, больш чым дзе ўзгаранні зарэгістравана ў паўднёвых абласцях — Браслаўскай (44 пажары травы і кустоў і два — на тарфяніках) і Гомельскай (65 пажараў травы і кустоў).

У Мікашэвічах Лунінецкага раёна пенсіянер атрымаў апёкі ад травы, што гарэла. Пра здарэн-

КРЭДЫТНАЕ ПЫТАННЕ

Пытанне аб прадастаўленні Сусветным банкам пазыкі на \$40 млн для развіцця лясной гаспадаркі Беларусі вырашаецца.

«З гэтых грошаў 5 млн плануецца накіраваць на закупку ліній высева і будаўніцтва цапліц, дзе будуць дагатоўваць сямці і пасадачны матэрыял. Частка сродкаў спатрабавана для закупкі тэхнікі», — растлумачыў міністр лясной гаспадаркі.

Па словах Міхаіла Амелянювіча, адным з кірункаў, па якіх Беларусь сёння найбольш адстае ад Фінляндыі, з'яўляецца стварэнне лясных культур. Так, калі фінны пры пасадцы лесу выкарыстоўваюць 98% пасадкавага матэрыялу з закрытай каранавой сістэмай, то ў Беларусі — толькі 2%. У 2015 годзе плануецца павялічыць гэты паказчык у два разы, да 2020 года — да 30% ад усяго аб'ёму створаных лясных культур. Як паведамлялася, перавамі па праекце развіцця лясной гаспадаркі Беларусі, які прадугледжвае вымеркаванне пазыкі Сусветным банкам, планавалася правесці ў канцы студзеня гэтага года. Праект накіраваны на ўкараненне метаду больш устойлівага выдзялення лясной гаспадаркі. У прыватнасці, прадугледжваецца закупка абсталявання і тэхнікі, што будзе аказваць менш негатыўнага ўздзеяння на наваколныя асяроддзе пры высечцы дрэў і загусчэнні пасадкаў. У канчатковым выніку гэта дазволіць атрымаваць драўніну больш высокай якасці, якую ў далейшым можна будзе падвргаць паглыбленаму перапрацоўцы, выкарыстоўваючы ў мэблявай вытворчасці. Акрамя таго, праект прадугледжвае паліяўненне механізму ранняга выяўлення і тшэўня лясных пажараў.

Ілья КРЫЖЭВІЧ

Сяргей РАСОЛЬКА

«ЧЫРВОНЫ ПЕВЕНЬ» УЖО НАГАДАЎ ПРА СЯБЕ

не ў «101» паведамлілі ўвечары. Пажарныя-выратавальнікі былі на месцы ўжо праз тры хвіліны. Гарэла сухая трава на плошчы 0,4 гектара. У выніку пажару апёкі атрымаў мужчына 1950 года нараджэння, масцовой пенсіянер. Пацярпелага ўшпіталізавалі ў хірургічнае аддзяленне балычцы з апёкамі 9 працэнтаў паверхні цела і ў стане алкагольнага ап'яненя. Асноўная версія здарэння — неасцярожнае абыходжанне пенсіянера з агнём пры выпальванні сухой расліннасці.

Открытое акционерное общество «Радиотехника» проводит очередное общее собрание акционеров 26 марта 2015 года в 15.00 по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны, ул. Я. Колоса, д. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиотехника» за 2014 год. 2. Утверждение показателя социально-экономического развития ОАО «Радиотехника» на 2015 год. 3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2014 год. 4. Утверждение распределения прибыли на 2015 год. 5. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника». 6. Утверждение размера вознаграждения членом наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Радиотехника».

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОАО «Минский домостроительный комбинат», опубликованной в газете «Минский курьер» 20.08.2014 г. №94 на строительство объекта: «16-этажный жилой дом по генплану № 12 в микрорайоне № 2 в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева»

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 3-комнатные квартиры — 14 шт., общей площадью (77,8–78,52 м²), расположенные на 1, 3, 8-16 этажах, 2-комнатные квартиры — 8 шт., общей площадью (61,33–62,55 м²), расположенные на 1, 13, 14, 15, 16 этажах. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта строительства на день опубликования проектной декларации в текущих ценах с учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства без отключений работ для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет: 14 645 564 рубля без учета коэффициента эквивалентности. Первоначальный взнос: 50% от стоимости строительства в течение 7 календарных дней с даты регистрации договора.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. Contains details about the auction of a building and land plot.

Аукцион состоится 14 апреля 2015 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении аукцион (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Аукцион состоится 13 апреля 2015 года в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

- 1. Помещение №221, арендуемой площадью 24,9 кв.м., на втором этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 694 150 рублей; размер задатка — 59 400 рублей; целевое использование — размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м. — 306 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 11 марта 2015 года по 10 апреля 2015 года с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 10 апреля 2015 года, не рассматриваются. Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по определению права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

ДЗВЕРЫ — месца уваходу і выхду з хаты, своеасоблівая мяжа паміж жылой прасторай і падворкам. З аднаго боку, адчыненія дзверы забяспечвалі ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч сувяз з вонкавым светам, з другога — яны выступалі ахоўным сімвалам хаты і ўсіх тых, хто за імі жыў. На дзвярах малывалі ці выпальвалі крыжы ў час святкавання Вадохрышча, на Вялікдзень, у дзверы ўтыкалі рэчы-абрагі (голку, жук, відэлец і г.д.), над імі замацоўвалі падкову, упрыгожвалі траэцімі і купальскімі травамі, вянкамі. Пры дзвярах на ноч у якасці абрагга ставілі венкі, сякеры, нож і г.д.

«Пасля святыў, у выпадку эпідэміі, а таксама ў пэўныя дні года неабходна было апырскваць дзверы святой вадой, каб «змывць» усе чары і беды. Часам пасля вяслела таксама выконвалі падобны абрад. У хату прыходзіла шмат чужых людзей, і, каб перасцерагаць сабе і сваёйку ад небяспекі, неабходна было памыць у хаце дзверы, а таксама люстэркі. Асабліва ўвага надавалася дзвярам у час вяслень. Калі ў сям'і былі яшчэ незамужнія дзеці і нежанатыя браты, нявесце не дазвалялася значыць дзверы бацькоўскай хаты. Інакш яны ніколі не створалі сваю ўласную сям'ю і назаўсёды застануцца ў бацькоўскай хаце. Свякроўка, калі маладзья ўваходзілі ў хату, зачыняла дзверы спінай, тым самым быццам закрывала нявестку ў сваёй хаце назаўсёды. У культуры ўсходніх славян у паўсядзённым жыцці правільным і нармальным становішчам лічылася, калі дзверы былі зачыненымі! Адчыненымі яны маглі быць толькі ў тым выпадку, калі ў хаце адбываліся неаднарочныя падзеі: або нараджэнне, або памраў чалявек. І ў тым, і ў другім выпадку неабходна было «выпусціць» душу чалавека (нованароджанага або паміраючага). Дзверы часам атакаваліся з дзятароднымі арганізмамі жанчыны або ротам чалавека. Так, у час роду неабходна было адчыніць у хаце ўсе (!) дзверы. Загадка аб нованароджаным гучыць менавіта так: «які звер з дзвярэй выходзіць, а ў дзверы не ўваходзіць?» У час пахавання дзверы трымалі адчыненымі да таго часу, пакуль з хаты не вынесуць труну з нябожчыкам. Пасля гэтага іх зачынялі, а часам і замкавалі. Існавала строгае правіла: таты, хто прышоў развітацца з памёрлым, павінны выйсці з хаты праз тры дзверы, праз якія і ўваходзілі. Па правілах народнай культуры, у штодзённым жыцці смецце ў хаце неабходна было месціць аддалёка ад дзвярэй, г.зн. са «свайі» прасторы ў чужую. У адваротным выпадку лічылася, што дачка не выйдзе замуж. Толькі ў час пахавання паршлася гэта традыцыя: смецце мялі ад дзвярэй да цэнтра хаты.

Філіал «ЦЕНТР БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Капитальное строение (здание управления рынком) с инв. номером 410/C-24502, общей площадью 59,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Фабричная, 18Б на земельном участке с кадастровым номером 420850100001010192, площадью 0,0127 га. Начальная цена аукциона 116 067 840 рублей с учетом НДС. Шаг аукциона 5 803 392 рубля. Размер задатка 3 482 035 рублей. Правообладателем имущества является Гродненское областное потребительское общество.

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) ИНФОРМИРУЕТ:

В извещении, опубликованное в газете «Звязда» от 14.02.2015, о проведении открытого аукциона, назначенного на 17.03.2015, по продаже изолированного помещения, инвентарный номер 350/D-246560, общей площадью 144,7 кв.м., расположенного по адресу: Гомельская обл., Гомель, ул. 10 лет Октября, 1-2. ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ: Вместо: «на земельном участке пл. 0,5189 га предоставленным продавцу на праве постоянного пользования»; читать: «на земельном участке пл. 0,5189 га, в котором продавцу принадлежит 501/10000 доля в праве на земельный участок».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Table with 2 columns: Адрес объекта и его наименование, Порядок оплаты. Contains details about land auctions for residential buildings.

Скарбы з сэрца краіны

«ПРАБЛЕМА ЎСЯГО ГРАМАДСТВА»

Вадзім ЛАКІЗА:

— Археалагічны Інстытут гісторыі і краіны ў цэлым штогодова абследаюцца асобныя тэрыторыі практычна ўсіх 118 раёнаў. Больш як у 40 з іх за апошнія гады мы правялі інвентарызацыю помнікаў археалогіі, уключаных у Дзяржаўны спіс аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Часам тое, што мы бачым на месцах, бывае проста жудасным. Помнікі археалогіі рабуюцца чорнымі капальнікамі, іх разбураюць падчас будаўнічых работ — адбываецца відавочнае невыкананне закона. Практычна ў кожным раёне ёсць прыклады разбурэння помнікаў археалогіі. У першую чаргу пашкоджаны аказваюцца тыя аб'екты, у якіх можна знайсці металічныя ўпрыгожванні, старажытныя зброі, іншыя разнастайныя артэфакты. Новыя варварскія разбурэнні могілнікаў жалезнага веку і эпохі Сярэднявечча зафіксаваны ў Ашмянскім, Ганцавіцкім, Мядзельскім, Валожынскім, Маладзечанскім раёнах, на Магілёўшчыне і Гомельшчыне. Да гэтага дадаюцца і несанкцыянаваныя (без неабходнай археалагічнай экспертызы) земляныя работныя шэрагі арганізацый, якія, напрыклад, у Круляўскім, Стаўбцоўскім, Брэсцкім, Мінскім раёнах, у выніку якіх гінуць дзясяткі археалагічных аб'ектаў, страчваюцца гісторыка-культурная спадчына, а значыць, наносіцца значная шкода нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Лёш, што гэта праблема не толькі археолагаў, Міністэрства культуры, але і ўсяго нашага грамадства, у тым ліку і тых чорных капальнікаў, якія так змагаюцца за сваё «абяленне». Асабліва абуряе тое, што здабытыя незаконным чынам артэфакты сёння свабодна прадаюцца ў Інтэрнэце. У суседніх з намі краінах — Расіі, Літве, Польшчы — продаж артэфактаў забаронены, у іх дзейнічаюць службы, якія спецыяльна маніторыць Інтэрнэт-прасторы і закрываюць такія сайты. У нас праца ў гэтым кірунку толькі пачынае развівацца.

...ПРАЗ ШЧЫЛІНУ І ЗАКАНАДАЎСТВЕ

Ігар МАРЗАЛЮК:

— Мы маем доволі добры закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, але ён не выконваецца ні ў адной пазіцыі. У нас няма службы па ахове гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Яго вынік — археалагічная спадчына бізнісціцца нішчыцца. На жаль, чорнае капальніцтва не ўсімі сёння ўспрымаецца як злачынства. У Інтэрнэце ў свабодным доступе ёсць кніжкі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца практычным дапаможнікам для скарбашукальнікаў (у Расіі, дарчы, яна забаронена). Яны напісаны чалавек, што ў сваю частку працаваў начальнікам аддзела ў нашай генеральнай пракуратуры. Там дэталёва апісваецца, які аўтар разам са сваімі папчыкамі разбіваў сценныя, даставалі каштоўнасці з падземелляў манастыраў у Пушчынах, што пад Мсціславам. Пры гэтым яны выкарыстоўвалі гесагенер і металадэтэктар. Аўтар спакойна перапісвае, колькі дастаў манет, зліпкі, паведальнае, што на адным сярэбраным злітку быў надпіс, зроблены на латыні. За такі «твор» яму не далі ніякага пакарання. І гэты чалавек мей генеральскае званне! Што ж тады казаць пра звычайных хлопцаў-чорнакапальнікаў? Яны маюць выдатную юрыдычную падтрымку, якую могуць знайсці на адваведных сайтах. Там дэталёва апісана, як сідзець матэрыял, што казаць, калі раптам зловіць. Яны выдатна ведаюць усе хібы нашага заканадаўства і бездакорна ім карыстаюцца. Праблема даўно перастала быць праблемай хлопчыкаў з рыдлёўкамі. Гэта выдатна адладжаны бізнес, і акрамя тых, хто аплачаны ідэяй знайсці скарб, ёсць людзі, якія канцэнтруюць гэты дзейнасць вакол сябе і займаюцца гандлем. Два асноўныя цэнтры збыту знойдзеных у нас рэчаў — гэта Кіеў і Масква.

Нашы прадметы перапраўляюцца нават у Парыж. Прывяду сумны прыклад. Быў знойдзены ўнікальны пояс Вітаўта. Дзякуючы старанням вядомага беларускага археолага Вялянца Рабцэвіча (яго ўжо, на жаль, няма з намі) знаходку забралі з прыватных рук. Аднак высветлілася, што было два такія паясы, аднак другі кантрабандным шляхам вывезлі з нашай краіны, і цяпер ён захоўваецца ў калекцыі ў Парыжы. Пасол Беларусі ў Францыі Павел Латушка прыкладае усе намаганні, каб атрымаць гэты пояс з прыватнага збору, але пакуль безвынікова.

Ёсць і яшчэ адна праблема. Мала таго, што рабавальнікі нішчаць помнікі, але калі яны не могуць прадаць знойдзенае ў прыватную калекцыю, то рэчы, што маюць нейкую вартасць, яны прыносяць у музеі. І музейчыкі гэта набываюць праз фондава-закупачныя камісіі. Атрымліваюцца анекдатычныя сітуацыі. Мала таго, што знішчылі нацыянальны помнік, дык яшчэ і набылі рэчы, незаконна атрыманыя з яго, за дзяржаўныя грошы. Два шлемы з Мсціслава былі падняты рыбакамі ў працэсе падводнай рыбалкі. Спачатку іх спрабавалі прадаць у Мірскі замак, але там не ўзялі (супрацоўнікі нічога не сказалі мне, я даведаўся ад старонніх людзей). А цяпер іх прадаюць у Маскве за 16 тысяч долараў. Радуе толькі тое, што набудзе шлемы наш чалавек, які верне іх у Беларусь. Такім чынам, рынак антыкварыяту нікім не кантралюецца. Ёсць і такая шчыліна ў заканадаўстве, што продаж і абмен антыкварных рэчаў не абкладаецца падаткамі, не з'яўляецца валютнай аперацыяй, а таму гэта быццам мірная, добрая справа.

«ЯНЫ ПАЗІРУЮЦЬ З АДКРЫТЫМІ ТВАРАМІ»

Ігар МАРЗАЛЮК:

— Каб была зразумелая сутнасць злачынства, адзначу, што сярэдні металадэтэктар каштуе 2,5—3 тысячы еўра. Звычайна чалавек, які займаецца такой справай, суму вяртае на працягу аднаго сезона. З гэтага відавочны ўрон, які наносіцца дзяржаве. Расцэнкі ёсць на ўсё: адшчыпы, наканечнікі стрэл, кераміку — і прадметы ідуць у свабодны продаж. Размова пра рамантыку, якія вывучаюць прыроду і рабуюць помнікі, — усё гэта казкі для слапых і бедных. Бо, напрыклад, на мяжы Шклоўскага

і Мсціслаўскага раёнаў быў знойдзены скарб грывіняў XIII—XIV стагоддзяў, які прадалі ў Маскву. І такіх прыкладаў мноства.

Можна прыгадаць, як у Полацку гадоў 10 таму былі з'яўлены людзі, якія прадавалі 10 ці 12 баявых сякер, упрыгожаны з крывіцкіх курганноў. Вынік гэтай справы атрымаўся бязрадасным. У тагачасным Полацкім гісторыка-археалагічным запаведніку ўрон, нанесены дзяржаве, ацанілі так: проста ўважлівы прадметы X—XII стагоддзяў і па вазе каляровых металаў ацанілі шкоду — атрымалася, што ўрону тут ніякага няма... Таму на сённяшні дзень мы маем дзве вялікія праблемы ў сферы аховы археалагічнай спадчыны — праблемы ацэнкі і пакарання.

Як жартаву адзін мой знаёмы пракурор, сама лепшая прафілактыка злачынства — гэта завядзенне крымінальнай справы па факце. Пакуль што ў нас, на жаль, не пакараны ніводзін чалавек за знішчэнне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Чорныя капальнікі пазіруюць з адкрытым тварам, фатаграфуюцца ў поўны рост з артэфактамі.

«НЕ ВАГОЙ, А ЎНІКАЛЬНАСЦЮ І СТАРАЖЫТНАСЦЮ»

Вольга ЛЯЎКО:

— Пакуль у нас не будзе вырашана праблема разумення кожным грамадзянінам краіны значнасці гістарычнай памяці, гэта будзе той пачатак, з якога «растуць ногі» ў чорных капальнікаў. Калі чалавек не беражэ тое, што захавала гісторыю, то кажаць, што ён будзе законнаслухняным, нельга. Працей прадухіліць злачынства, чым з ім змагацца. Таму вялікую ўвагу трэба ўдзяліць прафілактыцы — папулярызаванні ведаў пра нашу мінулае. Ацаніць прадмет археалогіі ў матэрыяльным эквіваленте насамрэч вельмі складана, бо размова вядзецца не пра вагу, а пра яго ўнікальнасць, старажытнасць, прыналежнасць пэўнай культуры і народу.

У Круляўскім раёне па загадзе кіраўніка сельгаспрадпрыемства былі знесены ўнікальныя ў сваім родзе курганы. Пахаваўшы старажытных славы (VIII—X стагоддзя) у нашай краіне вельмі мала, а гэтае — найбольш яскравае. Артэфакты, што захоўваліся ў могілніку, былі сведчаннем старажытнага насельніцтва наваколля горада Друцка. Цяпер мне пішуць з РАУС гэтага раёна, запытаючыся, які ацаніць шкоду. Я ж даслала ім інфармацыю пра значнасць гэтага аб'екта, а таксама прапанову, каб чалавек, які аддаў загад знісіць курганы, заключыў дагавор з Інстытутам гісторыі і згодна з каштарысам выплаціў 500 мільянаў рублёў на фінансаванне раскопак на тых паршэтках, якія засталіся ад насыпкі. Але ж многае беззаваротна страчана. І каштоўнасць тут вымяраецца не золатам ці сярэбрам, а культурнай і гістарычнай вартасцю.

Ігар МАРЗАЛЮК:

— Адносна ацэнкі артэфактаў хачу дадаць, што тут трэба ўводзіць жорсткую сістэму штрафаў. Бо калі, напрыклад, браканёр забіў лася або злавіў з кілаграмамі рыбы, ніхто не будзе ацэньваць шкоду па тым, колькі гэта каштуе на рынку — яму дадуць максімальны штраф. Тое ж трэба рабіць і з артэфактамі, здабытымі чорнымі капальнікамі. Павінна быць дакладная сістэма штрафаў, каб не акупіўся ніводзін дэтэктар. Бо выхаванне адбываецца ў тым ліку і праз права, праз сістэму пакаранняў.

Мала то ведае, што вядомы французскі акцёр Жэрар Дэлардзье ў свае юначыя гады быў з'яўлены службай аховы археалагічных помнікаў падчас разбурэння могілнікаў. За гэта будучы «зорцы» кінематограф даваўся адсядзецца пэўны тэрмін. У Ізраілі, калі кагосьці ловаць за незаконнымі раскопкамі на помніку археалогіі, аказваюць 5 гадоў турмы. У іх ёсць нават не служба, а цэлы археалагічны спецназ. У яго ўваходзяць людзі, якія і мастацтвазнаўства ведаюць, і могуць аказаць фізічнае супрацьдзеянне злачынцу. Таму пакуль і мы не панчём за гэта караць, нічога не будзе.

ПАД ПРЫКРЫЦЦЁМ ГРАМАДСКАГА АБ'ЯДНАННЯ

Аляксандр БАРАДОЎСкі:

— Калі немагчыма вызначыць каштоўнасць рэчаў, цяжка прыцягнуць некага да адказнасці. Раскажу вам прыклад з практыкі. У адным з храмаў былі скардзены каштоўныя царкоўныя кнігі. Іх вывезлі ў Расію і прадалі там за вялікія грошы. Аднак адбыўся нонсенс. Падчас правядзення вышуку мы знайшлі яшчэ тры ўнікальныя кнігі і былі гатовыя завесці крымінальную справу. Мы даслалі запыт у царкву, ці іх кнігі, і атрымалі станоўчы адказ. Аднак на просьбу ацаніць каштоўнасці нам казалі, што кожная з кніг каштуе... пяць тысяч беларускіх рублёў. Злодзеі з чыстым сумленнем пайшоў на свабоду.

Амаль у кожнага чорнага капальніка ці гандляра артэфактамі ёсць пасведчанне на права правядзення археалагічных раскопак: усё з'яўляецца членамі якога-небудзь клуба. Яны праводзяць сумесныя семінары і злёты. Да таго ж праваахоўнікі не ведаюць усіх тых месцаў, дзе капаць забаронена. У нашым заканадаўстве нават няма паняцця, што такі чорны капальнік.

Ігар МАРЗАЛЮК:

— Сапраўды, 90% чорных капальнікаў зарэгістраваны ў пэўных грамадскіх таварыствах. Напрыклад, на Шклоўшчыне большасць з іх адносіцца да Добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Другое ўлюбёнае іх аб'яднанне — гэта клуб нумізматаў. Амаль у кожнага ёсць пасведчанне, у якім прапісана, што канкрэтна ён калекцыянер. Аднак насамрэч усё гэтыя пасведчанні не даюць ніякага права на правядзенне археалагічных раскопак. Такі дазвол выдае толькі адна ўстанова ў нашай краіне — Нацыянальная акадэмія навук.

КАЛЕКЦЫЯ... НЕЗАКОННАЙ ЗБРОІ

Аляксандр БАРАДОЎСкі:

— Адначасу, што Міністэрства ўнутраных спраў найбольш цікавіць тыя чорныя капальнікі, што займаюцца пошукамі рэчаў часоў Вялікай Айчыннай вайны. Бо падчас такой дзейнасці яны знаходзяць агнястрэльную зброю, якая ўяўляе сабой рэальную небяспеку для жыцця

нашых грамадзян. Нават шукаючы іншыя археалагічныя артэфакты, гора-археалагі часта выпадае трапляюць на ваенныя пахаванні. Спакуюць сабе знойдзеныя зброю заўсёды вяліка. Такія «калекцыянеры» ставяць на ўлік, і яны пастаянна знаходзяцца ў полі зроку праваахоўнікаў.

Трэба ўлічваць, што ў Беларусі зброя і выбуховыя рэчывы не вырабляюцца і не прадаюцца (за выключэннем паляўнічых), яны могуць з'явіцца толькі двума шляхамі. Першы — гэта нелегальны ўвоз з-за мяжы. А другі — кустарны выроб, пераробка і рэстаўрацыя зброі часоў Вялікай Айчыннай вайны.

Практыка паказвае, што раней ці пазней нелегальныя «сталы» «ўспываюць»: або чалавек затрымліваецца за незаконнае паліванне, або здзяйсняецца пэўнае злачынства. А часам з-за такіх знаходак здараюцца няшчасныя выпадкі.

Маштабы такіх прыватных «збораў» уражваюць. Напрыклад, летас мужчына з Аршанскага раёна пры разборцы чарговага «арсенала», атрымаў шматлікія раненні, але застаўся жывы. Падчас вобшыку па месцы яго жыхарства знойдзены шматлікія тайнікі ўнутры гаспадарчых пабудов і на тэрыторыі ля дома. У іх знаходзілася 3504 патроны розных калібраў, 5 бляшанка з пыхахам, 12 кг пыхаху, 4 кг выбуховага рэчыва — тратылу, 119 узрывальнікаў, 13 запалаў для іх, пісталет, шматлікія часткі зброі, самаробныя выбуховыя прыстасаванні, гранаты і 25 артылерыйскіх снарадаў... Маніторынг паказаў, што ў нашай краіне ёсць людзі, якія хочучы займацца зброю. Мы прыкладаем намаганні, каб выявіць такіх грамадзян і высветліць іх матывы набыцця баявых сродкаў. Цяпер на ўлік стаіць 601 «чорны капальнік».

СІТУАЦЫЮ ВЫПРАВІЦЬ ТОЛЬКІ УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА

Ігар ЧАРНЫЎСкі:

— Яшчэ ў 2009 годзе Міністэрства культуры прапанавала ўключыць у план распрацоўкі законапраектаў закон аб ахове археалагічнай спадчыны. Аднак на той час прапанова не была падтрыманая. Толькі ў 2012 годзе былі ўнесены асобныя змены ў пастанову ўрада, якой дзесяць гадоў перад гэтым зацверджана палажэнне аб ахове археалагічных аб'ектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ. Калі б сённяшняя ўлада прыняла адпаведны закон, такой колькасці разрабаваных помнікаў археалогіі сёння не было б. Неўзабаве пачалася работа над Кодэксам аб культуры, у які асобным раздзелам уключаны артыкулы аб ахове археалагічнай спадчыны. Праца над гэтым праектам фактычна завершана, але прыняты ён можа быць дзесяць ці канцы 2016-га ці ў 2017 годзе. У кастрычніку 2013 года кіраўнік дзяржавы, выступаючы ў Магілёўскай універсітэце, пачуўшы аб праблеме разбурэння помнікаў, даў даручэнне аб узмацненні адказнасці ў дачыненні да чорных капальнікаў. У сувязі з гэтым Саветам Міністраў было даручана распрацаваць план сумесных дзеянняў па супрацьдзеянні чорным капальнікам. Такі план быў падрыхтаваны і зацверджаны міністрам культуры ў снежні 2013 года. Сярод іншых захадаў ён прадугледжваў распрацоўку прапановы па ўнесенні змен і дапаўненняў у Адміністрацыі і Крымінальна-працэсуальны кодэксы, а таксама Адміністрацыі працэсуальны кодэкс. Усё гэта было падрыхтавана і накіравана ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Падчас абмеркаванняў прыйшлі да высновы, што самы кароткі шлях выратавання археалагічнай спадчыны — гэта распрацоўка ўказа Прэзідэнта.

Указ быў распрацаваны і складзены з дзвюх частак. Першая — гэта вызначэнне прававых нормаў у дачыненні да дзейнасці па пошуку археалагічных аб'ектаў, дзейнасці пры іх прафесійнай вывадкавак, дзейнасці з чыстым сумленнем акадэміяў навук і прафесійнай акадэміяў навук. Другая — вызначэнне адказнасці за правядзенне пошуку без дазволу (адкрытых лістоў) Нацыянальнай акадэміяў навук Беларусі. Указ быў падрыхтаваны, прайшоў усё ўзгадненні: з аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамамі, адпаведнымі міністэрствамі, Нацыянальнай акадэміяў навук і прадстаўлены ў Савет Міністраў. Прыняцце гэтага ўказа дасць магчымасць больш актыўна і прадметна прымяняць нормы заканадаўства ў дачыненні да неправавых дзеянняў на археалагічных аб'ектах.

Указ быў распрацаваны і складзены з дзвюх частак. Першая — гэта вызначэнне прававых нормаў у дачыненні да дзейнасці па пошуку археалагічных аб'ектаў, дзейнасці пры іх прафесійнай вывадкавак, дзейнасці з чыстым сумленнем акадэміяў навук і прафесійнай акадэміяў навук. Другая — вызначэнне адказнасці за правядзенне пошуку без дазволу (адкрытых лістоў) Нацыянальнай акадэміяў навук Беларусі. Указ быў падрыхтаваны, прайшоў усё ўзгадненні: з аблвыканкамамі і Мінгарвыканкамамі, адпаведнымі міністэрствамі, Нацыянальнай акадэміяў навук і прадстаўлены ў Савет Міністраў. Прыняцце гэтага ўказа дасць магчымасць больш актыўна і прадметна прымяняць нормы заканадаўства ў дачыненні да неправавых дзеянняў на археалагічных аб'ектах.

«КАЛІ ЗАЙМАЦА АРХЕАЛОГІЯЙ — ТО ЎСУР'ЁЗ»

Іван ЯРАШЭВІЧ:

— Да чорных капальнікаў вельмі часта далучаюцца дзеці. Бо калі яны атрымліваюць пэўныя гістарычныя веды, з'яўляецца ідэя-фікс штосці адшукаць самому. Бескантрольныя раскопкі, шурфуцы, безумоўна, павінны быць забаронены. Але я прапаную стварыць грамадскія аб'яднанні аматараў пошуку, якія былі б падкантрольнымі Міністэрству культуры і Нацыянальнай акадэміяў навук. Няхай бы яны сталі валандэрамі, дапамагалі навукоўцам у археалагічных пошуках і былі той сілай на раскопках, якой цяпер так не хапае.

Наталля КУЧЫНСКАЯ:

— Сапраўды, у барацьбе супраць чорнага капальніцтва важна выкарыстоўваць і выхавальныя рычагі. Ёсць добрая практыка выхавання павагі да гісторыі і яе спадчыны праз адкрыццё профільных археалагічных летнікаў у раённых цэнтрах. Нашы школьнікі пад кіраўніцтвам супрацоўнікаў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук вядуць раскопкі. Самастойна закладваючы шурфы, вельмі скрупулёзна перацярашваючы сваімі рукамі зямлю, каб не страціць пэўны артэфакт, яны дакранаюцца да мінулага сваім сэрцам. У маёй выбарчай акрузе дзякуючы працы такіх летнікаў папоўніліся экспазіцыі краязнаўчых музеяў на Ашмяншчыне і ў Іўі. Ведаю, як гарнацца вучні тым, што менавіта яны адшукалі (як сапраўдныя археолагі!) рэчы пэўнага гістарычнага перыяду. Згадзіцеся, гэта не фармальнае, а рэальнае культурнае і грамадзянскае.

Андрэй ЛІХАЧОУ:

— На руках у людзей сёння шмат металадэтэктараў. Іх можна свабодна набыць, некаторыя нават вырабляюць такія прылады самі. У нас маецца цэлая армія людзей, якая рэальна штосці капае. Трэба выкарыстоўваць яе на карысць грамадства.

Я лічу, што аднымі забаронамі выніку дабіцца будзе складана. Можна паспрабаваць выкарыстаць патэнцыял чорных капальнікаў, каб частка з іх стала не чорнымі, а шэрымі і белымі. Я раю накіраваць гэтых людзей на дапамогу археолагам.

Вольга ЛЯЎКО:

— Такія спробы ўжо рабіліся, і фінал іх быў сумным. Бо гэтыя «памагаты» звычайна кладуць знойдзеныя каштоўныя рэчы ў свае кішчэ, а навукоўцам аддаюць толькі драбязу.

Калі чалавек працуе ў музеі, то яму забаронена штосці калекцыянаваць. Іначай ён будзе красці прадметы з музейных калекцый, бо існуе патэнцыйная цяга да гэтага.

У Інстытуте гісторыі ёсць супрацоўнік, які ў свой час калекцыянаваў манеты. Ён прыйшоў да нас працаваць лабарантам 45 гадоў таму і вельмі хачеў стаць навуковым супрацоўнікам. Яму паставілі ўмову: дазволіць увайсці ў навуковую сферу толькі ў тым выпадку, калі ён здасць сваю калекцыю. І ён здаў яе, дагэтуль працуе ў нас у Інстытуте. Ён напісаў выдатную кнігу па нумізматыцы, сёння ён у нас адзін спецыяліст па гэтай навуцы. Многія «члены таварыстваў» вельмі хутка раскупілі яго кнігу з надзеяй, што яна стане для іх практычным дапаможнікам па вышукі манет. Аднак гэтай інфармацыяй там яны не знайшлі. Бо калі чалавек хоча займацца навукай, ён займаецца ёй усур'ёз.

СПЕЦЫЯЛІСТ ПРЫЙДЗЕ НА ДАПАМОГУ

Аляксандр БАРАДОЎСкі:

— Адначасу, што мы не можам прыцягнуць чалавеча да адказнасці, не ведаючы, што ён капае. Калі ў нас няма інфармацыі, што там дакладна знаходзіцца помнік археалогіі, мы не можа кагосьці караць. Напрыклад, трактар, які арэ зямлю, ніякі падзэрэняў не выклікае (я, вядома, утрырую).

Ігар МАРЗАЛЮК:

— З трактарам усё зразумела — ён належыць дзяржаве і выконвае сельгаспадарчыя работы. Аднак у пастанове Савета Міністраў №651 гаворыцца, што любыя земляныя і будаўнічыя работы без археалагічнай экспертызы забаронены, калі чалавек не з'яўляецца ўласнікам зямлі. У Беларусі няма такога, што зямля без гаспадара. На сваім участку можна хоць фантазы, хоць геізеры капаць, на чужым — не. І гэта ўжо пастава для пакарання. Да таго ж дзейнічае Пастанова Савета Міністраў №665 аб забароне карыстання металадэтэктарамі (акрамя тых людзей, што маюць дазвол ад Нацыянальнай акадэміі навук).

Аляксандр БАРАДОЎСкі:

— Калі мы панчём прыцягваць да адказнасці людзей за незаконную дзейнасць археалагічных артэфактаў, які хутка вы зможаце даць экспертную ацэнку, што знойдзены прадмет сапраўды мае каштоўнасць? Бо калі гэты працэс зойме больш за два месяцы, мы нічога зрабіць не можам.

Ігар ЧАРНЫЎСкі:

— Для гэтага можна прымяняць Указ №190 аб ацэнцы культурных каштоўнасцяў. У ім гаворыцца, што супрацоўнікі музеяў і бібліятэкаў, якія ўваходзяць у фондава-закупачныя камісіі пры музеях, могуць даваць экспертную ацэнку знойдзеным рэчам.

Вольга ЛЯЎКО:

— Нам кожны дзень тэлефануюць прадстаўнікі іншых ведамстваў з просьбай аб дапамозе ці супрацоўніцтва. Мы заўсёды згаджаемся. І гэта нармальнае практыка.

Вадзім ЛАКІЗА:

— На любы запыт пракуратуры супрацоўнікі Нацыянальнай акадэміі навук абавязаны адказаць строга і адпаведна з заканадаўствам і без затрымак, а, напрыклад, на заяўку арганізацыі аб археалагічнай экспертызе — у тэрмін да 10 дзён. Так і адбываецца на практыцы.

У Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях пытаннем аховы спадчыны прывесчаны артыкулы з 19.1 па 19.7.

Працоўны ад адміністрацыйных правапарушэнняў упаўнаважаны складаць прадстаўнікі сельскіх, пасялковых, раённых, гарадскіх і абласных выканаўчых камітэтаў, адміністрацый раёнаў горада, таксама супрацоўнікі Міністэрства культуры.

У Крымінальным кодэксе Рэспублікі Беларусь пакаранне злачынцаў, што нанеслі ўрон гісторыка-культурнай спадчыне, разглядаецца ў 30-м раздзеле, артыкулах ад 344 да 347. Па іх прадугледжана наступная адказнасць: ад грамадскіх работ і штрафу да пазбаўлення волі да 12 гадоў.

Наталля КУЧЫНСКАЯ:

— У гэтай сітуацыі ўсе мы бачым праблему і разумеем, што вырашаць яе трэба разам. Па-першае, вельмі важна дзеля гэтага арганізаваць эфектыўнае міжведамаснае ўзаемадзеянне — напрыклад, супрацоўнікі і міністры міністэрстваў культуры, юстыцыі і ўнутраных спраў. І не казаць, што штосці ў сучасных абставінах нечага не можа зрабіць, а нацэлявацца на вынік і адказаць на пытанне, якія рэальныя дзеі бярэ на себе маё ведамства, каб сітуацыя вырашылася. На жаль, праблема несакардынаванасці міжведамаснага ўзаемадзеяння ёсць і на месцах. Таму супрацоўнікам розных сфер (не толькі культуры) розных узроўняў трэба даносіць важнасць захавання і аховы нашых культурных каштоўнасцяў. Па-другое, трэба стварыць службу, якая будзе займацца перасордна аховай гісторыка-культурнай, у тым ліку археалагічнай, спадчыны, — неабходна тлумачыць адказным асобам важнасць яе стварэння, кожнаму на сваім узроўні гаварыць пра гэта.

ЗА МЯЖУ ІДУЦЬ ДЗЯРЖАЎНЫЯ ГРОШЫ...

Ігар МАРЗАЛЮК:

— Хачу падкрэсліць, што ў гэтай справе ёсць і рэальныя матэрыяльныя страты. Гэта тыя грошы, якія губляе дзяржава ў выніку распродажу і перапродажу нашых скарбаў. Напрыклад, у Старым Шклове 500 манет эпохі Стэфана Баторы былі знойдзены на шхіле ракі. Чалавек смакаваў сваю знаходку, выстаўляў у Інтэрнэце фотаздымкі. Аднак пасля спакойна прадаў скарб прыватнаму калекцыянеру. Зразумела, што асноўная частка гэтых грошай па законам павінна была быць адрэдавана дзяржаве. Варта паўтарыць, што найлепшым выйсцем з гэтай сітуацыі будзе стварэнне дзя



Вядучая рубрыка Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ЯК ВЫРАСЦІЦЬ МОЦНУЮ І ЗДОРОВУЮ РАСАДУ?

Вырошчванне ўласнай расады на першы погляд здаецца справай прастай, аднак, каб яна была добрай, патрабуюцца шмат клопатаў. Калі ж ведаць некалькі асаблівасцяў і выконваць асноўныя правілы, гэта цалкам магчыма.

НЕ ВАРТА СПЯШАЦА З ПАСЕВАМ. «Старая» расада менш ураджайная і цяжка прыкываецца на новым месцы. Тым больш што ёсць аптымальныя тэрміны яе пасеву. Спачатку можна масава пасеяць насенне ў звычайныя скрыні. У далейшым такім сям'ям спатрэбіцца пікіроўка. Такія культуры, як перац, агуркі, кабакі і баклажаны, пажадана адразу саджаць у асобныя ёмістасці, бо іх каранёвая сістэма асабліва адчувальная да пашкоджанняў.

ГЛЕБА. У залежнасці ад культуры яе рыхтуюць па-рознаму. Для памідораў, перцаў, баклажанаў, капусты, фізісулы: змешваюць 1 частку дзярновай зямлі (або кампоснай) з 2 часткамі перагною і 1 часткай пяску. На вядро сумесі дадаюць 2 шклянкі попелу, а пад капусту яшчэ і 100 г вапны. Дабаўце і мінеральныя ўгнаенні — 3 запалкавыя кароўкі суперфасфату, 1 каробачку сернакіслслага калію.

Такія культуры, як перац, агуркі, кабакі і баклажаны, пажадана адразу саджаць у асобныя ёмістасці, бо іх каранёвая сістэма асабліва адчувальная да пашкоджанняў.

Для агуркоў проста змешваюць у роўных частках дзярнову зямлю з перагною ці кампостам, таксама падсыпаючы мінералку і попел. Калі вы не ўпэўнены, што зможаце забяспечыць сваёй расадзе рэгулярны паліў, дабаўце гідрагель, які затрымае вільгаць у глебе.

Гатовыя глебай для расады напайваюць кантэйнеры на такую вышыню, каб да верху заставаўся прыкладна 1 см, і ўшчыльняюць, каб у грунце не было пустот. Пасля пасеву насенне большасць культур прысыпаюць зверху зямлёй, слой якой павінен не больш чым у 2 разы пераўзыходзіць вышыню насення. Некаторыя віды насення вярта пакадаць адкрытымі, бо для паспяховага прарастання ім патрэбна святло (суніцы, некаторыя кветкавыя культуры).

СВЯТЛО. Як правіла, высакакасную расаду можна атрымаць толькі з дапамогай дасвечвання. Калі святла недастаткова, расада атрымаецца слабай, выцягнутай і бледнай.

Неабходнасць дасвечвання вызначаецца элементам: уключаем святло, стала святлей — значыць уключаем лямпы; асвятленне не змянілася — значыць, яшчэ рана. Не забывайце рэгулярна пераварочваць кантэйнеры з расадай, каб парасткі атрымлівалі раўнамернае асвятленне.

ТЭМПЕРАТУРА. Агульныя правілы для расады: прарошчваюць насенне пры тэмпературы каля 22-25°C, вырошчваюць пры 15—18°C (любыя цятло — 20—24°C — агуркі, перцы і баклажаны). Больш нізкая тэмпература пры вырошчванні расады трохі запавольвае працэс росту, але расада атрымаецца мацнейшай, цягавітай і прыстасаваная да зменлівых умоў навакольнага асяроддзя.

Адразу пасля ўсходу на тыдзень тэмпературу паніжаюць да 8—10°C.

Бавінец пры такіх умовах не расце, а вось карані — наадварот. У выніку праз тыдзень, калі павысі тэмпературу да 16—20°C, расада бурна пойдзе ў рост і менш пацярпіць ад чорнай ножкі.

Тэмпература лёгка замярае каляваёй тэрмометрам, проста паклаўшы яго на скрыню. Рэгулююць тэмпературу звычайнай настольнай лямпаю. Калі яна занадта нізкая — уключаем лямпу. Тут трэба асцярожна выбраць вышыню «абгарэву», каб не палаліць лісце расады.

ПАЛІЎ. Глеба ў кантэйнерах з расадай ніколі не павінна перасыхаць. Яе неабходна падтрымліваць увесь час у вільготным стане, аднак застой вады павінен быць цалкам выключаны. Парасткі вярта апырскваць з пульверызатара, а расліны, якія падраслі, паліваюць вадой пакаёвай тэмпературы з палівачкай з павернутай угору ручкай.

Дарослую расаду можна паліваць з паддона — гэта стымуляе развіццё моцнай і больш разгалінаванай каранёвай сістэмы, бо караням даводзіцца «цягнуцца», каб дастаць жаданую ваду. Агульныя правілы паліваў — часта і патроху.

ХВАРОБЫ. Шмат каму знаёмай сітуацыя, калі ў зусім маленькіх парастках, якія толькі што з'явіліся, вытанчаецца сцябло ля самай зямлі, каліны падаюць і гінуць. Чым драбней па намеры насенне і парасткі, тым больш схільныя яны да гэбелі. Гэтая праблема выклікана грыбковым заражэннем глебы, і яе можна прадзіліць. Выкарыстоўвайце стэрільныя глебавыя сумесі або дэзынфіцыруюць субстраты ўласнага прыгатавання перад пасевам расады. Прадухіліце развіццё грыбкоў у глебе таксама прыячыюць выключэнне застою вады і рэгулярныя ветранні парасткаў.

ПАДКОРМКІ. Калі маладыя расліны выпускаюць другі камплекты лісця, надыходзіць час для рэгулярных падкормак. Тут вельмі пачуць меры — не бярэм угнаенняў больш за 1 сталовую лыжку на 10 л вады. Першыя 1-2 падкормкі робім мацывай або салетрай, наступныя — азасофкай. На першых этапах росту можна выкарыстоўваць «Сілк» ці «Навасіл», для павышэння ўстойлівасці да хвароб і зняцця тэмпературных і светлавых стрэсаў.

Калі заўважаны залішні рост альбо кволасць раслін, замест азасофкі падкармливаем суперфасфатам, які можна дапоўніць сернакіслым каліем па лісці (да пазакаранёвай падкормкі добра дадаць мікраэлемэнты).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ по продаже экскаватора «30-5126»

ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»

Экскаватор «30-5126»	Экскаватор «30-5126» гусеничный, одноковшовый, двигатель дизельный, объем 14866 см.куб., вместимость ковша 1,25 м.куб., эксплуатационная масса 32000 кг, дата выпуска 2003 год.
Место нахождения объекта	г. Солигорск, Промзона 1РУ, База СУ-149
Начальная цена продажи	81024000 (Восемьдесят один миллион двадцать четыре тысячи) руб. с учетом НДС.
Сумма задатка	81024000 (Восемь миллионов сто две тысячи четыреста) руб.
Продавец	ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»
Организатор торгов	ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 37
Условие оплаты	100% предоплата
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Номер р/с для перечисления задатка	30112100001011 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 104 г. Солигорск, ул. Богомолова, 16а. Код 749, УНП 600122771.

Аукцион состоится 08 апреля 2015 года в 11.00 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни до 08.04.2015 с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж, юридическая служба.

Регистрация участников аукциона 08 апреля 2015 г. с 9.00 до 10.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.

Контактное лицо: Юридическая служба 8 (0174) 22 55 34.

Порядок проведения аукциона и оформление участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.str3.by УНП 600122771

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ по продаже асфальтоукладчика «ABG TITAN 225 EPM»

ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»

Асфальтоукладчик «ABG TITAN 225 EPM»	Асфальтоукладчик «ABG TITAN 225 EPM» гусеничный, двигатель дизельный, объем 7140 см.куб., заводской номер 22511460, эксплуатационная масса 17900 кг, скорость укладки – 20 м/мин, вместимость бункера 13500 кг, толщина укладки – 300 мм, ширина укладки – 8 м, дата выпуска 2000 г., цвет оранжевый, страна изготовления ФРГ.
Место нахождения объекта	г. Солигорск, Промзона 1РУ, База СУ-149
Начальная цена продажи	125928000 (Сто двадцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) руб.
Сумма задатка	125928000 (Двадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот) руб.
Продавец	ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»
Организатор торгов	ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 37
Условие оплаты	100% предоплата
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Номер р/с для перечисления задатка	30112100001011 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 104 г. Солигорск, ул. Богомолова, 16а. Код 749, УНП 600122771.

Аукцион состоится 08 апреля 2015 года в 10.00 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни до 08.04.2015 с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 3 этаж, юридическая служба.

Регистрация участников аукциона 08 апреля 2015 г. с 9.00 до 10.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона.

Контактное лицо: Юридическая служба 8 (0174) 22 55 34.

Порядок проведения аукциона и оформление участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.str3.by УНП 600122771



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2014 год	2013 год
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		21 798	31 575
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	3,2	243 639	209 285
5	Средства в банках	1104	3,3	66 975	21 702
6	Ценные бумаги	1105	3,4	37 318	29 949
7	Кредиты клиентам	1106	3,5	714 241	605 831
8	Производные финансовые активы	1107		-	2
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	5	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	3,6	46 881	47 632
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	7	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1111		-	-
13	Прочие активы	1112	3,7 - 3,8	6 552	5 949
14	ИТОГО активы	11		1 137 404	951 925
15	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Средства Национального банка	1201	3,9	33 705	33 226
17	Средства банков	1202	3,1	178 631	127 088
18	Средства клиентов	1203	3,11	709 965	600 078
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	3,12	60 216	48 316
20	Производные финансовые обязательства	1205		-	2
21	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
22	Прочие обязательства	1207	3,13	3 674	2 946
23	ВСЕГО обязательства	120		986 191	811 656
24	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
25	Уставный фонд	1211		61 334	61 334
26	Эмиссионный доход	1212		-	-
27	Резервный фонд	1213		4 504	3 983
28	Фонды переоценки статей баланса	1214		44 188	44 404
29	Накопленная прибыль	1215		41 187	30 548
30	ВСЕГО собственный капитал	121	3,14	151 213	140 269
31	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		1 137 404	951 925

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2014 год	2013 год
1	Процентные доходы	2011		154 289	121 005
2	Процентные расходы	2012		85 321	75 461
3	Чистые процентные доходы	201	4,1	68 968	45 544
4	Комиссионные доходы	2021		32 042	23 113
5	Комиссионные расходы	2022		3 107	2 588
6	Чистые комиссионные доходы	202	4,2	28 935	20 525
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4,3	7 931	5 891
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	4,4	217	11
11	Чистые отчисления в резервы	207	4,5	20 292	5 035
12	Прочие доходы	208	4,6	6 260	8 562
13	Операционные расходы	209	4,7	74 973	59 192
14	Прочие расходы	210	4,8	3 902	3 670
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		13 144	12 636
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	5	2 200	2 214
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		10 944	10 422
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях			-	-
19	Базовая прибыль на простую акцию	22		32	30
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

Иск. номер: 04-03/4/86

Телефон: +375 17 308 74 50
 Факс: +375 17 308 74 51
www.bdo.by

ООО «БДО» - Победителей, 103
 офис: 807
 Минск, Беларусь
 220020

Аудиторское заключение по публикуемому годовому отчету 1 января 2015 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год.

Аудиторское заключение по публикуемому годовому отчету Акционером, Совету Директоров и Правлению ЗАО «БТА Банк» Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторская организация
 Наименование: ООО «БДО»
 Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, офис: 807
 Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 15.11.2013.
 УНП 190241132

Аудируемое лицо
 Наименование: Закрытое акционерное общество «БТА Банк»
 Место нахождения: Республика Беларусь, 210123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20.
 Сведения о государственной регистрации: Закрытое акционерное общество «БТА Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25 июля 2002 года, регистрационный № 147, УНП 807000071

Мы провели аудит прилагаемого публикуемого годового отчета Закрытого акционерного общества «БТА Банк» (далее – Банк), состоящего из бухгалтерского баланса на 1 января 2015 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год.

Прилагаемый публикуемый годовым отчет составлен на основе аудированной полной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год. Мы разделили безусловное положительное мнение в отношении полной годовой финансовой отчетности ЗАО «БТА Банк» в аудиторском заключении от 13 февраля 2015 года. Аудированная годовая финансовая отчетность и публикуемый годовым отчет не отражают влияния событий, произошедших после даты аудиторского заключения.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Наименование статей капитала						всего капитал
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса		
Раздел I. За год, предшествующий отчетному									
1	Остаток на 1 января 2013 г.	3 011	61 334	-	3 391	28 180	29 944	122 849	
1.1	В том числе: результат от изменения политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	
2	Изменения статей капитала	3 012	-	-	592	2 368	14 460	17 420	
2.1	В том числе: совокупный доход	30 121	x	x	10 422	6 998	17 420		
2.2	Изменения прибыли на пополнение фондов	30 122	-	x	592	(592)	x	-	
2.3	операции с учредителями (участниками): внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	30 123	-	-	-	-	x	-	
2.4	выплата дивидендов акционерам	30 124	-	-	-	-	-	-	
2.5	операции с собственными выкупленными акциями	30 125	-	x	x	x	x	-	
2.6	перераспределение между статьями капитала	30 126	-	-	-	(7 462)	7 462	-	
3.1	прочие изменения	30 127	-	-	-	-	-	-	
3.2	Остаток на 1 января 2014 г.	3 013	61 334	-	3 983	30 548	44 404	140 269	
Раздел II. За отчетный год									
4	Остаток на 1 января 2014 г.	3 011	61 334	-	3 983	30 548	44 404	140 269	
5	Изменения статей капитала	3 012	-	-	521	10 639	(216)	10 944	
5.1	В том числе: совокупный доход	30 121	x	x	x	10 944	-	10 944	
5.2	Изменения прибыли на пополнение фондов	30 122	-	x	521	(521)	x	-	
5.3	операции с учредителями (участниками): внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	30 123	-	-	-	-	x	-	
5.4	выплата дивидендов акционерам	30 124	-	-	-	-	-	-	
5.5	операции с собственными выкупленными акциями	30 125	-	-	-	216	(216)	-	
5.6	перераспределение между статьями капитала	30 126	-	-	-	-	-	-	
6.1	прочие изменения	30 127	-	-	-	-	-	-	
6.2	Остаток на 1 января 2015 г.	3 013	61 334	-	4 504	41 187	44 188	151 213	

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт посылительной записки	2014 год	2013 год
1	Прибыль (убыток)	30121	4	10 944	10 422
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212		-	6 998
В том числе:					
2.1	переоценка основных средств	3012121		-	6 998
2.2	переоценка незавершенного строительства и неуступленного оборудования	3012122		-	-
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход			10 944	17

Кантрамарка

ГЕНІЙ МЕСЦА

Цэнтр беларускай драматургіі і Цэнтр сучасных мастацтваў сумесна зладзіць праект «Драма Live». У межах праекта з красавіка па ліпень у Мінску па-за тэатральнай прастору працягваюць чатыры п'есы сучасных беларускіх драматургаў.

мастака «Тата раскрывае пляжны парасон»? Праект «Стрытвокер», створаны Цэнтрам эксперыментальнай рэжысуры супольна са славенскім эксперыментальным тэатрам «Kid Ljud».

Славенцы і беларусы прайшліся па Верхнім горадзе, выбраўшы аб'екты, якія, на іх думку, маглі б заняць пачаснае месца ў галерэі. У фокус увагі трапілі клумбы, сцены, лесвіцы, падшукі на крошлях у кавярні, зямля пад нагамі.

«Стрытвокер» паказвае нам тэатр, мэта якога — прымусяць публіку паглядзець на звыклую прастору ў новым ракурсе. Падчас экскурсіі, што праводзіць Аляксей Стрэльнікаў і яго памагатыя, глядачы ідуць па добра знаёмых месцах, прыслухоўваючыся да сваіх крокаў на лесвіцы, мацаючы зямлю пад нагамі, разглядаючы сцены будынкаў, і слухаючы іранічныя каментарыі экскурсавода пра сучаснае мастацтва.



Адна з лакацый спектакля «Унутры чорнага квадрата».

ВЫКРАДАЛЬНІЦА ПРАСТОРЫ

Самае запамінальнае для мяне сутыкненне з тэатрам у нетэатральнай прастору адбылося некалькі гадоў таму падчас VIII Міжнароднага фестывалю-школы сучаснага мастацтва «Тэрыторыя» ў Маскве.

Шукаць адказы на пытанні і сваё месца ў прастору даводзілася самастойна. Камфортнае глядацкае існаванне і адміністратар, гатовы паказаць месца, у фестывальнай лабараторыі «Жывая прастора», дзе і была створана работа «Унутры чорнага квадрата», прадугледжаны не былі.

Я прайшла па краю, спыніўшыся ў двух месцах, каб разгледзець сюжэты. Зладзеявата прыкапіла пару фота з сабой (мне здаецца, стваральнікі спектакля разлічвалі і на гэта) як напамін пра выклік прасторы.

ПРАСТОРА ЯК МАСТАЦТВА

Вы ведалі пра тое, што знак «Дарожныя работы» можна разглядаць і ў якасці карціны вядомага славенскага мастака?

РЭПЕТЫЦЫЯ ПРАСТОРЫ

У кватэры адбываецца патоп, а на лесвічнай пляцоўцы — спектакль... На пачатку 2015-га Цэнтр беларускай драматургіі правёў спецасабліваю рэпетыцыю праекта «Драма Live».

Абмежавана прастору колькасць глядачоў (каля 20 чалавек) пачынала слухаць гісторыю пра двух участковых інспектараў міліцыі на лесвічнай пляцоўцы, потым паступова перамяшчалася за героямі ў кватэру, дзе па сюжэце адбылося забойства, і ўжо там даведвалася развязку п'есы.

На маю думку, тэатральны эксперымент прывёў да цікавых вынікаў. Па-першае, «Участковыя» на Асмалоўцы дазволілі паназіраць за сутыкненнем тэатра і рэальнага жыцця. Падчас дзеяння суседзі вырашалі свае гаспадарчыя праблемы з камунальных службаў, уваходзілі і выходзілі з кватэр, нават маюлі канфліктавалі паміж сабой.

АБСТАВІНЫ МЕСЦА ДЗЕЯННЯ

Праект «Драма Live» — гэта найперш эксперымент, што можа прывесці як да станоўчых, так і да адмоўных, але патрэбных тэатральнаму працэсу вынікаў. І гэта трэба абавязкова прыняць пад увагу тым, хто збіраецца наведаць мерапрыемствы ў яго межах.

Алена МАЛЬЧЭУСКАЯ

КРЫЖАВАНКА — ПЕРАКЛАД


Перакладзіце з рускай мовы на беларускую наступныя словы:

Па гарызанталі: 5. Занавес. 6. Ларец. 8. Медуніца. 11. Укусу. 14. Трысына. 15. Помесьце. 16. Горбушка. 17. Ожерелье. 20. Ромашка. 22. Хвост. 23. Цифра. 26. Голубіччык. 27. Любісток (бот.). 28. Валежник.

Па вертыкалі: 1. Извозчик. 2. Портянка. 3. Сочельник. 4. Лог. 7. Узник. 9. Окрестность. 10. Хранитель. 12. Примесь. 13. Батрак. 18. Зодчий. 19. Шляпа. 21. Облик, лицо. 24. Челуха. 25. Избыток.

Склала Таццяна КУЗЬМІЧ.

г. Віцебск.




12. Дамешак. 13. Паравяк. 18. Даміца. 19. Кавяніш. 21. Аблічча. 24. Лухта. 25. Лішак. 17. Парыж. 2. Агула. 3. Купца. 4. Дурнак. 7. Вязь. 8. Дурнак. 9. Наваколле. 10. Хавалянік. 11. Водат. 14. Батна. 15. Маёнтак. 16. Акра. 17. Карціна. 20. Ромашка. 22. Лета. 23. Цифра. 26. Голубіччык. 27. Любістак. 28. Ляманца.

Наўздагон

КАБ НЕ ГУБЛЯЛІ МАТЫВАЦЫЮ

У раўбіцкім прэс-цэнтры на нядаўнім чэмпіянаце свету па біятлоне сяргод юнакоў і юніёркаў расійскі журналіст Канстанцін БАЙЦОЎ, кіраўнік прэс-службы Саюза біятлістаў Расіі, быў нарасхвату. Бадаў, толькі самы лянны тэлевізійны чынык не запісаў гісторыю пра яго экстравагантны капаляноў, упрыгожаны значкамі са спарторніцаў, на якіх даводзілася быць.



— Калі не памыляюся, вы ў Раўбічах упершыню. — Так. Праўда, быў яшчэ некай праезд, але ішла рэканструкцыя комплексу, і складзі тады уражанне не атрымалася. Працэс перабудовы старых арэн неабходны. Здавалася, што можна перабудоваць у нямецкім Рупольдінгу? Там усё яшчэ намятае. Але жыццё дыктуе свае ўмовы. І на стадыёнах растуць трыбуны, пашыраюць месцы для журналістаў. Відэаочка, калі тут будучыя прадзвіжы этап Кубка свету, працэнт трэба павялічыць. У іншым выпадку будзем сядзець адзін у аднаго на галовах.

2003 года. Калі нашы прыбылі на агнявы рубяж, трыбуны так крчкілі, што я вельмі здзіўляўся таму, які спартсмены не звярталі на гэта ўвагі. Нехта нават свістаў падчас стрэльбы. Але падобнае паўсюль здараецца. У 2004 годзе на чэмпіянаце свету ў Аберхофе нейкі «разумнік», каб вывесці з раўнавагі француза Рафаэля Пуарэ, уключалі матор ад бензапілы.

— Ці трэба, на ваш погляд, усур'ёз, з заўважкі на будучыню, устрымаць перамогі юніёркаў — той жа беларускі Дар'і Блашчок?

— Цяжка сказаць. Падобныя спарторніцы нагадваюць выпускныя іспыты ў школе. Калі чалавек пакадае яе з чыровым дыпламам, гэта свецкі аб тым, што ў яго для будучыні надзеяная стартовая пляцоўка. Аднак не гарантуе яму бліскучай кар'еры. Важна, каб юніёры і юніёркі не страчвалі матывацыю. Нядаўні прыклады Магдалены Нойнер, Антона Шыгуліна і Дар'і Домрчавай паказваюць, што хапае тых людзей, якія яе не страцілі. Але ў паловы з перамогаў падобных стартаў нешта потым не складваецца.

— У Раўбічах вы не толькі працавалі журналістам, але і вядучым на трыбунах. — Падчас індывідуальных гонак звярнуў увагу на тое, што глядачам не хапае інфармацыі з трасы. Восі і звярнуўся да дырэктара. А раней каментараў біятлон для бальшычкі толькі аднойчы.

— Як менавіта бальшычкі? Даволі актыўная публіка. Зразумела, звычайна назірання канкрэтна за біятлонам пакуль няма, але гэта справа нажыўная. Ханты-Мансійск таксама доўга вучыўся арэнтавацца ў гэтым. Аж да чэмпіянату свету

Тарас ШЧЫРЫ

Ну і ну!

Ні папугая, ні долараў

Чарговай ахвярай інтэрнэт-махлярства стала жыхарка Шчучына, прычым спачатку размова ўвогуле не ішла пра грошы, паведамляе прэс-служба УУС Гродзенскага аблвыканкома.

Жанчыну зацікавіла прапанова ў віртуальнай сетцы (быццам з Камеруна) прыняць у падарунак папугая жако. Згадалася. Аднак бязвыплата не атрымалася: яна зямлячку папрасіла апаляці транспартаванне птушкі. Яна пералічыла 450 амерыканскіх долараў і стала чакачка прыбыцця папугая ў Беларусь. Але ён, аказваецца, спачатку апынуўся... у Лондане. І трэба зноў разлічыцца такой жа сумай, бо інакш — штрафныя санкцыі. Жанчына зрабіла і гэта. Але птушку так і не убачыла. Больш за тое, з «Камеруна» запатрабавалі чарговы «транш». А дзе ж папугай? У аэрапорце жанчыне паведамілі, што някая пасылкі на яе імя не паступала. Заставалася толькі звярнуцца ў міліцыю.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Дарагія гадаванцы

Летась амерыканцы выдаткавалі 58 мільярдаў на свойскіх жывёл

Жыхары ЗША ў 2014 годзе патрацілі на асабістых гадаванцаў 58 мільярдаў долараў, што на 4,2% больш, чым годам раней. Такія звесткі ТАСС прыводзіць са спасылкай на Амерыканскую асацыяцыю вытворцаў тавараў для жывёл.

Галоўнай крыніцай выдаткаў з'яўляюцца выдаткі на корм: у 2014 годзе на яго пайшло 22 мільярды долараў. На другім месцы — ветэрынарнае абслугоўванне (15 мільярдаў). Прычым усё часцей гаспадары трацяць не толькі на жыццёва неабходныя медыцынскія працэдур, але і на такія экзатычныя, як пластычныя аперацыі. Трыці радок у пераліку выдаткаў займаюць розныя тавары для жывёл, у тым ліку аброжкі, міскі і некаторыя лекі (14 мільярдаў). Яшчэ 4,8 мільярда марнуецца на цырульнікаў, гасцінцы, спецыялістаў па выгуле і доглядзе жывёл.

Самымі хуткімі тэмпамі расце катэгорыя выдаткаў, прысвечаная незвычайным паслугам. Напрыклад, у апошні час усё больш гаспадароў вядуць гадаванцаў у SPA-салоны, дзе ім робяць масаж



Даты Падзеі Людзі

11 САКАВІКА

Еўрапейскі дзень памяці ахвяр тэрарызму ў памяць ахвяр тэракта ў Мадрыдзе 11 сакавіка 2004 года.

1827 год — нарадзіўся (вёска Доўгае, цяпер Пружанскі раён) Казтан Крашэўскі, пісьменнік, кампазітар, астраном-аматар. Аўтар гістарычных апавесцяў, мемуараў, камедыі і вершаў. Пісаў музыку: канцэрты, санаты, мініяцюры для фартэпіяна. Меў бібліятэку з 10 тысяч тамоў, у тым ліку збор Сапегаў. У вёсцы Доўгае заснаваў астранамічную абсерваторыю. Памерў у 1896 годзе.

1875 год — 140 гадоў з дня нараджэння Марціна Міхайлавіча Кухты, друкара, выдаўца кніг на беларускай мове. У 1906 г. у Вільні заснаваў друкарню з правам выдаваць кнігі, газеты і часопісы на еўрапейскіх мовах. У яго друкарні выйшлі першы нумар беларускай газеты «Наша ніва», Друкаваў творы Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Я. Коласа, Ціткі і іншых беларускіх пісьменнікаў, а таксама беларускія календары, зборнікі, песеннікі. Выпуская забароненыя цензурай творы. Памерў у 1942 годзе.

1985 год — 30 гадоў таму на нечарговым пленуме Цэнтральнага камітэта КПСС Генеральным сакратаром ЦК партыі быў выбраны Міхал Сяргеевіч Гарбачоў. Афшчына ўсе члены Палітбюро аднаўлена выказаліся за Гарбачова. Яго кандыдатура была ўнесена на разгляд Пленума ЦК КПСС, які пачаўся 11 сакавіка 1985 года ў 17.00. Міністр замежных спраў Андрэй Грамыка па даручэнні Палітбюро прапанаваў кандыдатуру Гарбачова на пост Генеральнага сакратара. Аўтарытэт Грамыкі ў той час быў беспрычынны. У выніку Міхал Сяргеевіч Гарбачоў быў без дыскусій абраны Генеральным сакратаром ЦК КПСС. Пасля абрання Гарбачова, перш за ўсё, быў накіраваны неверагодна апэратыўна, з якой Гарбачоў і яго прыльлічкі правалі пасяджэнні Палітбюро і Пленум ЦК КПСС. Апаненты і апаматцыя не паспелі, а Гарбачоў, праз усю 22 гадзіны пасля смерці Чарнечкі, заняў яго месца. Такага ў гісторыі КПСС і СССР яшчэ не было.



Было сказана

Мікола АРОЧКА, паэт: «У палёце імкліва-зямным Мы, зямляне, - У адным экіпажы!».

СЁННЯ

Table with columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц

Апошняя квадра 13 сакавіка. Месяц у сузор'і Льва.

Імяніны

Пр. Ганны, Івана, Пятра, Сяргея. К. Бенядзікта, Канстанціна.



ЗАЎТРА




Table with columns: Баршава, Кіеў, Рыга, Вільнюс, Масква, С.-Пецярбург. Rows: +7..+9°C, +8..+10°C, +4..+6°C, +7..+9°C, +4..+6°C, +2..+4°C.

УСМІХНЕМСЯ

Былая даслала SMS: «Можаш выдліць мой нумар». Адказаў ёй: «Хто гэта?»

— Вой, мужчына, нават не ведаю, як вам аддзячыцца! — Ведаецца, ведаецца...

Пакуль не ажаніўся, дзівіўся тупасці мужыкоў, якія двойчы запар здымаюць грошы з банкамата: без квітанцый і з квітанцый.



Advertisement for 'ЗВЯЗДА' newspaper, including contact information, subscription rates, and a list of authors.